

УМОВЫ ПАПІСКІ:

1) 1 экз 90 к.; на 3 м-цы—2 р. 80 к.; на 6 м-цаў—5 р.; на 1 год—9 р. 75 к.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За кожную лінію (посля тэмату)—50 кап. Ізмагароднін—1 р. Часопроход тэмату ў два разы даражэй, пры шматразовым друкаванні—адна палова згодна.

Платона і абавесткі прымаюцца: У Гал. Канторы газ. „Звязда“—г. Менск, Савецкая, 53, (трэці паверх) ад 9 гадз. раніцы да 3-а гадз. дня. У агульных гарадах—у адд. Б.к. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах.

РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 53.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральн Камітэту камуністычнае партыі (большавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантор:

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дзён тэлефон № 10-74. 2) Скартар рэдакцыі—ад 12 да 2-а гадзін дня. тэлеф. № 6-19. 3) Начн рэдактар (друкарня) ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Год выдання дванаццаты.

Вядзеля, 9 сьнежня

1928 г. № 283 (3190)

Конт асобнага нумару кошту 5 кап.

Фінансавая панама ва Францыі

У ПАНАМЕ ЗАМЕШАНЫ АМАЛЬ УСЕ МІНІСТРЫ ГАБІНЭТУ ПУАНКАРЭ

Жыхары эльзасу панеслі страт на 4 мпн. франкаў

ПАРЫЖ, 6. Вобыскі ўва многіх правінцыяльных агенцтвах „Газэт дю-Франс“, які займаліся размяшчэннем аблігацый дурных фінансавых прадпрыемстваў, выявілі, што ў правінцыі размяшчана абавязальстваў гэтых кампаній на мільёны сумы.

Да кур'ёзных момантаў гэтае справы адносіцца выкрыцця следствам спробы стварыць пры газэце таварыства распаўсюджвання багаслужэньняў па радыё і кіно-кампанію для распаўсюджвання рэлігійных фільмаў.

„Юманітэ“ паведамляе падрабязнасьці аб супрацоўніках „Газэт дю-Франс“. Да ліку гэтых супрацоўнікаў належалі амаль усе міністры габінэту нацыянальнага адзінства і рад вядомых палітычных дзеячоў, асабліва з лева-буржуазных партый. Газэта падае таксама нумар газэты з фансіміле артыкулу Пуанкара.

„Юманітэ“ ганьбіць паводзіны сацыялістага Шастанэ, які ўнёс запытаньне ўраду наконт гэтай аферы і папярэдзіў, што яму вядомы прозьвішчы членаў ураду, замешаных у аферы, але пад аплідымэнтаў ўсёй палаты, за выключэньнем камуністых, заявіў, што паведаміць гэтыя прозьвішчы толькі Пуанкара, якому ў даным выпадку ён поўнасьцю давярае. (ТАСС).

ПАРЫЖ, 7. Агенцтва Гавас паведамляе: „Судовыя ўлады аддалі загад арыштаваць палітычнага кіраўніка „Газэт дю-Франс“ Одыбэра. Аднак, арышт не адбыўся, бо Одыбэр хворы на сэрца і лечыцца дома. (ТАСС).

ПАРЫЖ, 6. Паводле вестак агенцтва Гавас, паліцыя канфіскавала ў памішчальні рэдакцыі „Газэт дю-Франс“ на 300.000 франкаў акцыі мажэрынаўскага акцыянаўскага таварыства, створанага дзесяцямі гэтай газэты. Жыхары Эльзасу ў выніку гэтае аферы панеслі страт на 4 мпн. франкаў. (ТАСС).



Клюе

СССР і Нямеччына

Савецка-нямецкія адносіны трэба разглядаць, як рашаючую сусьветную праблему

Ліст былога нямецкага пасла ў СССР Бракдорфа-Ранцау т. Чычэрыну

БЭРЛІН, 7. На ўрачыстым сходзе, які адбыўся ў Бэрліне, у памяць нябожчыка нямецкага пасла ў СССР Бракдорфа-Ранцау, паўнамоцны прадстаўнік СССР у Бэрліне тав. Кресьцінскі агаласіў ліст, які брат нябожчыка паслаў па яго даручэньні Чычэрыну. У гэтым лісьце гаворыцца: „Па думцы дактароў, Бракдорфа-Ранцау, павінен быў лічыцца з магчымасьцю раптоўнай сьмерці ў любы момант. Перад сьмерцю ён даручыў сваіму брату перадаць Чычэрыну, або Літвінаву, што ён лічыў сваёй жыццёвай задачай давесці да пажаданай мэты, якая зьяўляецца прадметам яго імкненьняў, тую палітыку, якую ён праводзіў на працягу апошніх 6 год.

Ён дзякуе іх абодвух, асабліва Чычэрына, за тое давер'е і супрацоўніцтва, якія ён заўсёды сустракаў. Яго апошняя надзея, на якую ён разьлічвае, заключаецца ў тым, што нямецкі і рускія народы ажыццявіць сумеснай работай тую мэту, дз якой ён імкнуўся. (ТАСС).

БЭРЛІН, 7. На сходзе, наладжаным таварыствам вывучэньня Усходняй Эўропы ў памяць нябожчыка нямецкага пасла ў Маскве Бракдорфа-Ранцау, выступіў вядомы праф. Хэтч. Праф. Хэтч, які дасканала ведае міжнародную палітыку, заявіў аб сваёй салідарнасьці з заявамі „Известий“ аб тым, што да савецка-нямецкіх адносін нельга падыходзіць толькі, як да чыста прантычнай штодзённай праблемы, а што гэтыя адносіны трэба разглядаць, як рашаючую сусьветную праблему. Ён гэта

Масавыя арышты ў Зах. Беларусі

Яшчэ 100 беларусаў у лапах дэфэнзывы

Новы працэс 29 у Вільні

ВАРШАВА, 7. Паводле вестак „Кур'ера Параннага“, у Наваградзкім ваяводстве арыштавана каля 100 беларусаў, абвінавачаных у камуністычнай дзейнасьці. (ТАСС).

ВІЛЬНЯ, 6. У вільнскім акруговым судзе пачаўся разгляд справы 29, абвінавачаных у прыналежнасьці да арганізацыі КПЗБ на абшарах Маладэчанскага, Ашмянскага і Валожынскага паветаў.

На справу выклікана 13 сьведкаў і 2 экспэрты.

Хто засуджаны ў Наваградку

ВІЛЬНЯ, 6. „Слово“ паведамляе прозьвішчы засуджаных у Наваградку грамадаўцаў. На 8 год катаргі кожны засуджаны: Андрэюк Несьлер, Кандрэюк Назар, Малец Антон (Вацьлёў), Міхалоўская Ванда і Грыц Уладзімер; на 4 г. катаргі кожны: Журко Уладзімер, Мачыла Антон, Хвасюк Павал, Лукаш Астан, Чужавец Уладзімер, Лустач Ян, Дударовіч Ян, Малец Антон (Якубаў).

Пракурор Халецкі падае апэляцыйную скаргу на прысуд, знаходзячы яго занадта „мяккім“.

Перамога рабочых

ВІЛЬНЯ, 6. Скончылася забастоўка на фабрыцы макаронаў у Вільні. Рабочыя паслы двохтыднёвае забастоўкі атрымалі 16 в палов. проц. надбавкі.

Пахаваньне ахвяры фашыскага тэрору



Рэвалюцыйны румынскі пралетарыят выходзіць на вуліцу



Ня глядзячы на прыход да ўлады ў Румыніі селянскай партыі, палітэзьявольныя працягваюць пакутваць у турмах. Але румынскі рэвалюцыйны пралетарыят, які вышаў з падполья, гучна патрабуе безад-

кладна, усеагульнай амністыі для палітэзьявольных, і 25 лістапада ў Бухарэсьце адбылася грандыёзная дэманстрацыя за амністыю.

На здымку дэманстрацыя.

Рэакцыйнае паўстаньне ў Аўганістане пашыраецца ангельска-францускі імперыялізм імкнецца абкружыць СССР кардонам варожых дзяржаў

ТЭРМЭЗ (На аўганскай граніцы). Рух паўстаўшага на аўгана-індыскай граніцы племянні Шынвары пашыраецца. Часткова заняты Джэлабад Падшыхам абвешчана народная вайна супроць рэакцыйнага руху, натхніцелем якога зьяўляюцца варожыя Аўганістану сілы.

Спроба паўстанцаў прасунуцца на паўднёвы захад ад Джэлабада па Канульскай дарозе была рашуча спынена ўрадавымі войскамі. Есьць весткі аб зьяўленьні ў рэгіёне паўстаньня Мія-Гуля (шаха прыгранічнага з Аўганістанам княства Сват) і ангельскага палкоўніка Лаўранса, які добра вядомы мусульманскаму сьвету, як арганізатар іншыраванага англічанамі анты-турэцкага паўстаньня арабаў—пад час сусьветнай вайны. (ТАСС).

У мінулым Аўганістан, як і Пэрсія, быў пляндармам, дзе сутыкаліся інтарэсы царскае Расіі і імперыялістычнага Англіі.

агульнымі інтарэсамі па абароне сваёй незалежнасьці ад сусьветнага імперыялізму, СССР 3-га жніўня 1926 г. заключыў дагавор у гэтай дзяржавава аб узаемным нейтралітэце і ненападзе.

Аманула-хан узяўся за правядзеньне рэформ унутры краіны, пачаў будаваць школы, зьявіліся рэакцыйныя чыноўнікаў, прыхільнікаў Англіі, правёў рад законаў супроць рэакцыйнага духавенства, якое знаходзіцца пад уплывам ангельскага імперыялізму, і рэарганізаваў армію.

Рэфарматарская дзейнасьць Аманула-хана увесь час сустракала варожыя адносіны з боку рэакцыйнага аўганскага духавенства, рэакцыйных чыноўнікаў—рыхільнікаў ангельскага імперыялізму. Вось гэтыя рэакцыйныя групкі і пачаў выкарыстоўваць ангельскі імперыялізм у сваёй барацьбе за ўплыў на палітыку Аўганістану.

Праезд польскага пасла п. Патэка ў Маскву

(Гутарка спецыяльнага карэспандэнта „Звязды“ з п. Патэкам)

Учора праехаў праз Менск у Маскву польскі пасол у СССР п. Патэк, які аварочваецца з водпуску.

У Негарэлым п. пасла спаткаў генэральны консул польскай рэспублікі ў Менску п. Янкоўскі.

Па дарозе з Негарэлага ў Менск наш спецыяльны карэспандэнт меў гутарку з польскім паслом п. Патэкам аб адносінах паміж Польшчай і СССР.

— Мэта майб дзейнасьці—сказаў п. Патэк,—заўсёды аднолькава і пакіравана на ўзмацненьне добрасуседзкіх адносін паміж Польшчай і СССР.

— Перад майм апошнім ад'ездам з Масквы ў водпуск СССР наведвала польская дэлегацыя прамыслоўцаў і гандлёвых дзеячоў. Яна наведвала буйныя прамысловыя цэнтры і пераканалася на справе, што існуюць шырокія магчымасьці ў сфэры разьвіцьця гандлёва-эканамічных адносін паміж Польшчай і СССР. Аб гэтым дэлегацыя па вяртоце ў Польшчу зрабіла даклад польскаму ўраду і кулецтву.

— Цяпер на чарэ—ўзмацніць на практыцы гэтыя адносіны.

— Палітыка Польшчы ў адносінах да СССР, кажа далей п. Патэк, заснована на міралюбівых пачатках. Усякія трывожныя паведамленьні ў гэтых адносінах пазаўлены падставы.

— Я ўпэўнен,—скачмў сваю гутарку польскі пасол, што з часам двохбаковыя стараньні Польшчы і СССР прывядуць нас, як у эканамічных, так і палітычных адносінах да добрых вынікаў.

Праезд замежных рабочых дэлегацый на ўсесаюзны зьезд прафсаюзаў

Учора ад УсеЦПСБ была атрымана тэлеграма аб тым, што праз Менск праедае ў Маскву на ўсесаюзны аьезд прафсаюзаў рад замежных рабочых дэлегацый.

У ЦПСБ нас паведамілі, што сёньня ў Менску чакаюцца ангельская, французская і іншыя рабочыя дэлегацыі, якія накіроўваліся ў Маскву. Для спатканьня іх у Негарэлае выязджаюць прадстаўнікі ЦПСБ—т. т. Таблінскі і Маджэвіч.

Ад'езд украінскай сялянскай дэлегацыі

Павалічэнне магучасці Днепрастрою

Пабудова новага металургічнага заводу ў Запарожжы

МАСКВА, 8. Прэзідыум ВСНГ СССР ухваліў на апошнім пасяджэнні рад важных пастаноў, прадстаўленых у СПА на зацверджаньне якая карэнным чынам змяняюць далейшы ход работ на Днепрастрою.

Пастаноўлена дазволіць кіраўніцтву будаўніцтвам абсталяваць станцыю сіл агрегатамі па 80 тысяч конскіх сіл замест праектаваных 7 агрегатаў па 50 тысяч конскіх сіл і давесці такім чынам агульную магучасць Днепрастрою да 800 тысяч конскіх сіл.

У першую чаргу павінна быць устаноўлена 6 агрегатаў, з якіх 4 будуць заказаны за граніцай, а 2—на савецкіх заводах. Зацверджан план пабудовы станцыі адразу на поўную яе магучасць.

У звязку з гэтым, тэрмін пуску станцыі пераносіцца не на першага красавіка, як меркавалася, а на першага снежня 1932 году.

Ухвален каштарыс усёй пабудовы, што пры пашырэнні магучасці станцыі да 800 тысяч конскіх сіл кошт яе будзе складаць 220.440 тысяч рублёў супроць 213.240 тыс., намечаных раней.

З прычыны вялікай патрэбнасці ў чорных металах, пастаноўлена ўключыць у пяцігадовы план развіцця прамысловасці пабудову новага металургічнага заводу ў Запарожжы, уключаўшы яго ў лік асноўных снажыўцоў энергіі Днепрастрою.

Пастаноўлена таксама ўстанавіць паравы рэзерв у Донбасе для Дняпроўскай станцыі шляхам камбінаванай работы Дняпра з Донбасам. Для гэтай мэты павінна быць фарсавана пабудова цэнтральных электрацэнтраляў у Донбасе, маючы на ўвазе як задавальненне ўласных патрэбнасцяў басейну, так і стварэнне рэзерву для Днепрастрою.

Меры па зьнішчэнні беспрацоўя сярод маладых спецыялістаў

НК РСІ СССР, скончыўшы работу па вывучэнні прычын беспрацоўя сярод маладых спецыялістаў, распарадаў і зацвердзіў рад мер, накіраваных да іх знішчэння. ВСНГ, Наркамгандаль, Наркамфін, Наркампрад СССР і Наркамзем РФСР павінны даручыць сваім мясцовым органам у буйных прамысловых цэнтрах (Ленінград, Сьвярдлоўск, Харкаў, Кіеў, Адэса, Растоў-на-Доне і інш.) разглядаць разам з прафсаюзамі і органамі РСІ і Наркампрад спецыялістаў і ў месцы тэрмін размяшчэння ўсіх здатных для работы на вытворчасці і ў гаспадарчых установах па спецыяльнасці, і на пасадзі, якія адпавядаюць іх кваліфікацыі. У першую чаргу павінны быць размяшчаны асобы з закончанай вышэйшай асветай.

Наркампрад СССР запрапанавана распаўсюдзіць існуючыя пастановы законадаўчых органаў адносна праў інжынерна-тэхнічнага персаналу і на скончаных ВНУ эканамічных.

нашчаку сусветную праблему, гэтага вымагае становішча Нямеччыны, якая знаходзіцца паміж Усходам і Захадам. (ТАСС).

БЭРЛІН, 7. Учора адбыўся сход «нямецка-рускага таварыства», на якім прысутнічалі прадстаўнікі нямецкіх урадавых устаноў з уоўназначаным нямецкім паслом у СССР Дырксэн на чале. На сходзе прысутнічалі таксама прадстаўнікі ад кіруючых аб'яднанняў нямецкіх прадпрыемцаў.

Сход пастанавіў, «з мэтай рэацыяналізацыі і ўнясення аднастайнасці ў распрацоўку ўсіх пытанняў, якія закранаюць расійскія справы, адобрыць устанавленне супольнай работы нямецка-рускага таварыства і фонду, утворанага нямецкімі гаспадарчымі коламі». Гэтае рашэнне мае на ўвазе стварэнне адпаведнае ўстановы для ўсёй Нямеччыны, якая-б прадстаўляла ўсе нямецкія гаспадарчыя колы; да абавязкаў гэтае ўстановы будзе належаць кансультацыя колаў, запікаўленых у здзелках з СССР. (ТАСС).

Псеўда-пацыфісцкая кампанія буржуазіі і яе агентаў з 2-га Інтэрнацыяналу

ВАРШАВА, 7. 6-га снежня польскі ўрад прадставіў у сойм на ратыфікацыю падпісаную Польшчай міжнародную канвенцыю аб наглядзе над гандлем зброяй і аб забароне газавай вайны. Доклад рабіў пэпэсавец Чапінскі.

Ад імя камфракцыі дэпутат Сыпула агаласіў дэкларацыю, у якой між іншым гаворыцца:

«Канвенцыя, якую прапанаваў ратыфікаваць сойму адзін з лідэраў ППС, прадстаўляе сабою адно з праўдзельных псеўда-пацыфісцкіх кампаніяў міжнароднай буржуазіі і яе агентаў з другога Інтэрнацыяналу. Калі-б міжнародная буржуазія сапраўды жадала міру, а не правакавала вайну, яна не адхіліла-б прапанаў Літвінава, які паставіў пытаньне аб разброенні на рэальную глебу».

Калі-б ўрад, ад імя якога Залескі прапанаваў ратыфікаваць канвенцыю, сапраўды жадаў міру, ён даўно прыняў-бы акт аб ненападзе, які неаднокраць савецкі ўрад прапанаваў. (ТАСС).

Юбілей украінскага акадэміка Студзінскага

КІЕЎ, 7. 2-га снежня ў Львове адбылося ўрачыстае святкаванне 60-годдзя са дня нараджэння і 35-годдзя навукова-грамадзянскай дзейнасці акадэміка Студзінскага. Юбіляра вітаў старшыня ўкраінска-навукаў Азэрскі і кіраўнік заходняй секцыі ўсеукраінскай акадэміі навук праф. Саўчэнка. Госьці з савецкай Украіны былі ўведзены ў прэзідыум урачыстага сходу. На ўрачыстым пасяджэнні былі агалашаны пррытаньні ад наркамасветы Украіны т. Скрыпніка, ад прэзідэнта Украінскай Акадэміі навук праф. Забалотнага, акадэміка Багалая, ад пэнамоцнага прадстаўніка СССР у Варшаве тав. Багамолава, акадэміка Грушэўскага, ад Усесаюзнай Акадэміі Навук, Беларускай Акадэміі Навук і шматлікія прытаньні ад раду навуковых арганізацый заходняй Еўропы.

Студзінскі дзякаваў за ўвагу ўсіх удзельнікаў яго ўшанавання, і ў прыватнасці, дэлегацыю ад навуковых устаноў Савецкай Украіны. (ТАСС).



Нямецкая буржуазія ў абліччы фашыстых і нацыянал-сацыялістых, адчуваючы за сабою падтрыманьне сацыял-эрадыкаў, абнагела да таго, што перашла да пагромных дзеяў супроць рэвалюцыйнага пратарыяту. Забойствы рэвалюцыйных рабочых сталі звычайным зьявішчам.

У сутычцы, якая здарылася на гэтых днёх у Берліне паміж фашыстамі і чырвонымі франтавікамі, быў забіты чырвоны франтавік тав. Крэйш. Ня гледзячы на забарону паліцыі, пахаваньне забітага таварыша вылілася ў грандыёзную дэманстрацыю берлінскага пралетарыяту супроць фашызму.

На здымку: зверху пахаваньне забітага чырвонага франтавіка тав. Крэйша; знізу—чырвоныя франтавікі нясуць гроб забітага таварыша.

аьняў супроць рэвалюцыйнага пратарыяту. Забойствы рэвалюцыйных рабочых сталі звычайным зьявішчам.

У сутычцы, якая здарылася на гэтых днёх у Берліне паміж фашыстамі і чырвонымі франтавікамі, быў забіты чырвоны франтавік тав. Крэйш. Ня гледзячы на забарону паліцыі, пахаваньне забітага таварыша вылілася ў грандыёзную дэманстрацыю берлінскага пралетарыяту супроць фашызму.

На здымку: зверху пахаваньне забітага чырвонага франтавіка тав. Крэйша; знізу—чырвоныя франтавікі нясуць гроб забітага таварыша.

У адказе тав. Рыкава на атрыманую тэлеграму гаворыцца:

«Віншую рабочых і інжынерна-тэхнічных персанал з заканчэннем пабудовы і пускам у эксплёатацыю нафтаправоду Грозны-Туапсэ. Нафтаправод быў пабудаваны ўласнымі сіламі нашай прамысловасці і нашай тэхнікі і пушчаны ў рух без вялікага спазьнення. Яго пабудова мае ня толькі вялізнае эканамічнае значэнне, але была адначасова і вялікім экзаменам для нашай прамысловасці і нашай тэхнікі. Экзамен на гэтым новым фронце будаўніцтва вытрыман, пры чым вытрыман без затраты вялікіх сродкаў. У гэтым вялікага заслуга будаўнікоў нафтаправоду Грозны-Туапсэ».

Замежны вопыт—для патрэб сацыялістычнага будаўніцтва

МАСКВА, 8. У Маскву вярнулася пасыла 3-месячнай пездкі па Еўропе і Амэрыцы камісія ВСНГ СССР, у склад якой уваходзіў рад адказных таварышоў і спецыялістаў савецкай прамысловасці на чале в старшыні ВСНГ РСФСР Лобавым. Камісія ставіла сваёй задачай—вывучэнне прамысловага і жыллёвага будаўніцтва ў Еўропе і Амэрыцы. Камісія сустрэла з боку замежных прамысловавых колаў самыя ўважлівыя адносіны і наведала каля 100 прадпрыемстваў. (ТАСС).

МАСКВА, 7. Прафінтэрні і ЦК саюзу металістыў СССР паслалі цэнтральнаму забастовачнаму камітэту Рэйнска-Вестфальскае краіны 25.000 марак для аказання дапамогі рабочым, ня прынятым на работу па сканчэнні лекаўту.

Гэта змова рэфармістых і капіталістыў супроць перадавых рабочых—гаворыцца ў тэлеграме—дорага будзе каштаваць і адным і другім.

10 год існавання Рэвалюцыйнага Ваеннага Трыбунала

МАСКВА, 8. 8-га снежня мінула 10 год са дня стварэння Рэвалюцыйнага Ваеннага Трыбунала пры Рэвваенсаеве Рэспублікі, першага цэнтральнага кіруючага органу ваенна-судовых органаў РСЧА, а равам з ім і афармлення судовых органаў РСЧА як рэвалюцыйных ваенных трыбуналаў. (ТАСС).

Румынская фальшыўка

МАСКВА, 8. Па атрыманых ТАСС вестках, паведамленне румынскага друку, быццам, у Акэрмане адбылося 25-га лістапада пасяджэнне мяшанай савецка-румынскай камісіі, зусім не адпавядае сапраўднасці. Камісія зусім ня збіралася на працяг лістапада месяца. Таму апублікаванае румынскай газетай «Дымніца» падрабязнае апісаньне, нібы адбыўшага ў Акэрмане пасяджэння, выдуманая ад пачатку да канца. (ТАСС).

Кулацкі выбарчы камітэт

НОВАСІБІРСК, 6. У вёсцы Мэнгерэ, Кузьнецкай акругі, выкрыт «сакрэтны выбарчы кулацкі камітэт». У гэтага камітэту быў падрабязна распарадкаваны план дзейнасці. Пад выглядам гулянак кулацкі выбарчы камітэт правёў два сходы бедняцкі і сераднякоў, на якіх былі намечаны кандыдаты ў савет з ліку кулацкіх прыхільнікаў. У Мэнгерэ для расьсьледвання выехалі прадстаўнікі пракуратуры і раённага выбарчага камітэту.

Багаты лоў клькі

ЛЕНІНГРАД, 7. Лоў клькі, які пацяўся ў Фінскай затоцы, прыняў вялікія разьмеры. Рыбакамі Кінікіскага раёну ўжо здадзена каля 20.000 цэнтнераў клькі, што перавышае лоў мінулых год у 40 раз.

МАСКВА, 7. Прафінтэрні і ЦК саюзу металістыў СССР паслалі цэнтральнаму забастовачнаму камітэту Рэйнска-Вестфальскае краіны 25.000 марак для аказання дапамогі рабочым, ня прынятым на работу па сканчэнні лекаўту.

Гэта змова рэфармістых і капіталістыў супроць перадавых рабочых—гаворыцца ў тэлеграме—дорага будзе каштаваць і адным і другім.

10 год існавання Рэвалюцыйнага Ваеннага Трыбунала

МАСКВА, 8. 8-га снежня мінула 10 год са дня стварэння Рэвалюцыйнага Ваеннага Трыбунала пры Рэвваенсаеве Рэспублікі, першага цэнтральнага кіруючага органу ваенна-судовых органаў РСЧА, а равам з ім і афармлення судовых органаў РСЧА як рэвалюцыйных ваенных трыбуналаў. (ТАСС).

Румынская фальшыўка

МАСКВА, 8. Па атрыманых ТАСС вестках, паведамленне румынскага друку, быццам, у Акэрмане адбылося 25-га лістапада пасяджэнне мяшанай савецка-румынскай камісіі, зусім не адпавядае сапраўднасці. Камісія зусім ня збіралася на працяг лістапада месяца. Таму апублікаванае румынскай газетай «Дымніца» падрабязнае апісаньне, нібы адбыўшага ў Акэрмане пасяджэння, выдуманая ад пачатку да канца. (ТАСС).

Кулацкі выбарчы камітэт

НОВАСІБІРСК, 6. У вёсцы Мэнгерэ, Кузьнецкай акругі, выкрыт «сакрэтны выбарчы кулацкі камітэт». У гэтага камітэту быў падрабязна распарадкаваны план дзейнасці. Пад выглядам гулянак кулацкі выбарчы камітэт правёў два сходы бедняцкі і сераднякоў, на якіх былі намечаны кандыдаты ў савет з ліку кулацкіх прыхільнікаў. У Мэнгерэ для расьсьледвання выехалі прадстаўнікі пракуратуры і раённага выбарчага камітэту.

Багаты лоў клькі

ЛЕНІНГРАД, 7. Лоў клькі, які пацяўся ў Фінскай затоцы, прыняў вялікія разьмеры. Рыбакамі Кінікіскага раёну ўжо здадзена каля 20.000 цэнтнераў клькі, што перавышае лоў мінулых год у 40 раз.

МАСКВА, 8. На вярочым пасяджэнні ўсесаюзнай нарады рабселькоруў з вялікай прамавай выступіў тав. Варашылаў. Прадстаўнік замежных рабкораў тав. Фрыдрых паведаміў аб выніках конкурсу на лепшую зямлетку, праведзенага сярод дэлегатаў. Паступіла 102 лісты, 5 лістоў прэміяваны, найлепшымі аказаліся лісты селькоркі Сатурны (Украіна), якая напісала аб калгасе, і селькора Немец (Казакстан), які напісаў аб стапавішчы перасяленцаў у Сібіры ў царскі час і пры савецкай уладзе. Усе 5 лепшых зямлетак прэміруюцца пасадкамі на СССР.

Далей нарада абрала рэдакцыйную калегію часопісі «Рабоча-Сялянскі карэспандэнт» у складзе т. т.—Ульянавай, Інгулава і інш., а таксама двух рабкораў, двух селькораў, аднаго юнкора.

Закрываючы нараду, т. Ульянава зазначыла, што гэта—першая ўсесаюзная нарада рабселькоруў, на якой так поўна былі прадстаўлены ўсе нацыянальнасці. Ад імя ўсёй нарады т. Ульянава перадала гарачае прытаньне замежным рабкорам, якія ўпяршыню прысутнічалі на нарадзе. (ТАСС).

Буйное вынаходніцтва хэміка Шагіна

ІВАНОВА-ВАЗЬНЕСЕНСК, 7. На Вялікай Іванаўскай мануфактуры хэмік Шагін вынайшоў новы спосаб прыгатаўлення загусткі, у якой распускаецца фарба. Новы спосаб, ужыты на адной паркалёвай фабрыцы даў у год 92.000 руб. эканоміі. Зараз спосаб Шагіна ўводзіцца на ўсіх паркалёвых фабрыках трэсту. Гэта дасяць па скромных падліках 500.000 руб. эканоміі ў год.

У Сібіры пачаліся перавыбары саветаў

ЧЫТА, 7. Пачаліся перавыбары гарадзкіх і сельскіх саветаў. У перабраных 59 сельсаветах 66 проц беднякоў, 30 проц сераднякоў, рэштка—заможныя. Большасць старшынь—беднякі. Наведваемасць перавыбараў месцамі дасягае 70 проц. («Роста»).

Ад'езд украінскай сялянскай дэлегацыі

Ліст украінскіх незаможнікаў

Учора выехала з Менску на Украіну дэлегацыя украінскіх сялян-незаможнікаў.

За апошнія некалькі дзён украінскія госьці наведалі музей рэвалюцыі, унізэрсытэцкі гарадок, дом, дзе адбываўся першы зьезд партыі, саўгас «Сьяпанка» і рад фабрык і заводаў.

Перад ад'ездам украінскія сяляне пакінулі ліст, у якім яны вітаюць рабочых і сялян Беларусі і выкаваюць падакчы за сардэчны і прыдзельскі прыём.

— Азнаёміўшыся з ходам культуры і гаспадарчага будаўніцтва, — гаворыцца ў лісьце, — мы пераналіся ў тым, што ў Савецкай Беларусі працоўныя, дзякуючы Кастрычнікавай рэвалюцыі, дабіліся буйных посьпехаў і дасягненняў.

— На Украіне мы будзем весці работу, каб яшчэ больш ўзмацніць сувязь паміж працоўнымі Савецкай Украіны і Савецкай Беларусі.

Асобны ліст украінскіх незаможнікаў пакінулі ў ЦСІСБ.

Італьянская забастойка служачых пошты і тэлеграфу ў Аўстрыі

ВЕНА, 7. Як вядома, служачыя пошты і тэлеграфу Аўстрыі абвясцілі італьянскую забастойку, патрабуючы павышэння пансіі. Забастойка праходзіць з вялікім посьпехам. У Вене на галюным паштамце ўжо назьбіралася поўмільёна лістоў і пакетаў. Настрой забастаўшых служачых вельмі баявы. Увесь час адбываюцца сходы бастуючых. Магчыма, што італьянская забастойка перакінецца і на іншыя дзяржаўныя ўстановы. («Вільнар Тог»).

Забастовачны рух у Калюмбіі

Капіталістыя імнуцца справакаваць інтэлекцыю ПАЗШ

НЬЮ-ЁРК, 7. Паводле вестак з Калюмбіі, забастойка рабочых бананавых плянтацый працягваецца.

Тэлеграфныя зносіны з раёнам, ахопленым забастойкай, спынены. Улада ўстанавіла строгую цензуру над усімі паведамленьнямі аб забастойцы. Тым ня менш, вядома, што адбыліся сутычкі паміж бастуючымі і воіскам, пасланым для «ахвы парадку» у раён забастойкі. Збіта 8 бастуючых, некалькі паранена. Ні міністэрства замежных спраў ПАЗШ, ні місія Злучаных Штатаў у Калюмбіі ня выказваюцца наконт забастойкі.

Паўночна-амэрыканская секцыя лігі барацьбы з імперыялізмам і ўціскам калёніяльных народаў зьвірулася па тэлеграфу да калюмбіскай секцыі лігі з заклікам арганізаваць барацьбу супроць паўночна-амэрыканскіх капіталістыў, якія імкнуцца выкарыстаць забастойку, каб справакаваць інтэрвенцыю ПАЗШ у Калюмбіі. (ТАСС)

Шукаюць „абаронцаў міру“...

ОСЛО, 6. Камісія, якая прызначае Нобэлеўскія прэміі, на гэты раз ніяк не магла знайсці кандыдата на Нобэлеўскую прэмію за працу па абароне міру і пастанаваіла выдаць гэту прэмію ў будучым годзе.

— Можна тады знайдецца «кандыдат». («Фолкс-Цейтунг»).

ПАРТІЙНАЕ БУДАУЊІЦТВА

З бальшавіцкай энэргіяй за выкананьне пастаной пленуму ЦК

За актыўную працу па мабільнасьці пралетарскіх мас вакол задач партыі па сацыялістычным будаўніцтве

Будзем сыстэматычна павышаць тэарэтычны ўзровень партыйных мас і актыўна

Рашучая барацьба з правым ухілам і прымірэнцтвам!

Вітаем пастанову аб чыстцы партыі ад элементаў, якія абюракціліся і разлажыліся

Гэтымі днямі адбыўся куставы сход 7 ячэек КП(б)В Пухавіцкага раёну, на якім прысутнічала 125 партыйцаў.

На гэтым сходзе быў заслуханы даклад сакратара райкому КП(б)В т. Казачонка аб выніках лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б). Сход аднагалосна па дакладу ўхваліў рэзалюцыю наступнага зместу:

Цалкам і поўнасьцю далучаемся да пастаной пленуму. Толькі шляхам захаваньня і нават павялічэньня тэмпу індустрыялізацыі, мы зможам перамагчы тыя гаспадарчыя труднасьці, якія цяпер масы.

Толькі шляхам калектывізацыі вёскі і рашучага наступленьня на кулака, мы зьнішчым глебу для рэстаўрацыі капіталізму ў СССР.

Усякія гутаркі аб амяншэньні тэмпу індустрыялізацыі, супроць калектывізацыі, за эканамічны палёк кулаку зьяўляюцца правамі правага ўхілу. Сход кваліфікаваў, што ніякай падставы ня маюць гутаркі аб тым, што сярэднік пазбаўлен гаспадарчых перспектываў у разьвіцьці сваё гаспадаркі. Рашучая барацьба супроць правага ўхілу і з прымірэнцтвам—наша чарговая задача. Адна-часова мы ня будзем паслабляць барацьбы з рэшткамі трацкіскай апазыцыі.

Сход вітае пастанову пленуму аб неабходнасьці рашучай чысткі партыі ад элементаў, што прымазаліся і абюракціліся і рэвалюцыя, аб рэгуляваньні сацыяльнага складу партыі. У нашых вясковых умовах

патрэбен рашучы пераход у справе ўдзяваньня батракоў, с.-г. рабочых і калгаснікаў у партыю. Сход лічыць правільнай пастанову пленуму аб пашырэньні пасеўнага кліну на 7% і павышэньня ўраджайнасьці на 3% у надыходзячым годзе.

Для выкананьня гэтых дырэктыв неабходна ўжо распачаць плянавую падрыхтоўку да вясновай пасеўнай кампаніі, скарыстаць змовы перыяд для прапаганды прасцейшых агрыкультурных мерапрыемстваў у рэбе.

Умаценьне выхавальнай працы ў арганізацыі, умаценьне працы з беднатаю, рашучая барацьба з кулаком, у часе перавыбару сельсаветаў, ліквідацыя ўсякіх антымаральных зьявішч у арганізацыі—наша задача змовы перыяду.

Працы ў цэху аддаць максымум увагі

Паставіць на належную вышыню масавую працу цэх'ячэек, цэхоргаў і зьменоргаў—неадкладная задача партарганізацыі на прадпрыемствах (Да Менскай акруговай партканфэрэнцыі)

Буйны ўзрост нашай прамысловасьці і пралетарыяту, рост актыўнасьці ўсіх членаў партыі і рабочае клясы ставіць перад намі задачу паліпшэньня форм і метадаў партыйнай працы непасрэдна на прадпрыемствах, у цэхах.

З мэтай правэркі выкананьня дырэктыв ЦК КП(б)В і Акругомаму партыі па пытаньні аб працы ў цэхах у ліпені-верасьні м.цэх г. г. была праведзена масавая калектывная самаправерка пастаной працы ў цэхах. Яна ахапіла прыкладна 50 проц. усіх больш-менш буйных прадпрыемстваў.

Праверка паказала, што ў радзе прадпрыемстваў пастанова сакавіковага Пленуму ЦК КП(б)В аб масавай працы нявыканана і што ў некаторых прадпрыемствах нізавы партінстытут фактычна існуе фармальна. У будове партсеткі ёсьць арганізацыйная блытаніна, дзякуючы слабому кіраўніцтву і наглядзі з боку бюро калектыву. Разам з гэтым масавая калектывная самаправерка высветліла, што падбор нізавых зьвеньяў праводзіцца ня зусім добра. Цэх'ячэйкі, цэхоргі, зьменоргі не выдцць належнай працы сярод членаў партыі па іх ленынскім выхаваньні.

Дзякуючы слабай пастаноўцы працы нізавых партзвеньяў і не-выстарчальнай іх штодзённай су-

чальнай працы па інтэрнацыянальным выхаваньні рабочых. Зусім слаба праводзіцца высвятленьне сутнасьці нацыянальнай палітыкі партыі і адсюль вынікае рад антыпартыйных, антысаветскіх зьявішч на прадпрыемствах.

Гэта высювае перад намі задачу прыняць належныя меры да паліпшэньня масавай працы на прадпрыемствах і ў першую чаргу працы нізавых партзвеньяў.

Раённыя партыйныя канфэрэнцыі, якія толькі што адбыліся, на дэмані паліпшэньня масавай працы зьяўраўлі пмаат увагі. Гэта пытаньне было ў цэнтры ўвагі як у дакладах, гэтак і ў прамовах выступаючых таварышоў. На надыходзячай акруговай партканфэрэнцыі пытаньне аб паліпшэньні працы на прадпрыемствах пераплітаецца з усімі асноўнымі пытаньнямі, што стаяць у парадку дня.

Для паліпшэньня масавай працы на прадпрыемствах трэба ў першую чаргу добра паставіць працу нізавых партзвеньяў. Неабходна падняць іх аўтарытэт сярод рабочых цэх'яў шляхам стварэньня вакол працы аююніх належнай партыйна-грамадзкай увагі. На нарадах нізавых партзвеньяў трэба добра прапрацаваць дырэктывы партыі аб масавай працы

мадзкія арганізацыі на прадпрыемствах трэба рэарганізаваць на гэтай форме, як пабудавана партсетка. Гэтым мы дамо магчымасьць партыйным цэх'ячэйкам кіраваць як гаспадарчым жыцьцём свайго цэху, гэтак і ўсімі яго грамадзкімі арганізацыямі. Аўтарытэт цэх'ячэек гэтым самым будзе падняты.

Яшчэ рад задач стаяць перад нашымі цэх'ячэйкамі, цэхоргамі, зьменоргамі—у справе паліпшэньня масавай працы на прадпрыемствах, падняцьця культурнага ўзроўню рабочых мас, у справе ленынскага выхаваньня членаў партыі, у справе барацьбы з усякімі хістаньнямі, дробна-буржуазнымі ўхіламі, якія маюць месца сярод асобных партыйцаў і рабочых, у справе барацьбы з правым ухілам і прымірэнцтвам да яго, не паслабляючы барацьбы з рэшткамі разьбітай контр-рэвалюцыйнай трацкіскай апазыцыі. Але вышэйпаданага досыць для таго, каб гэта пытаньне як перад канфэрэнцыяй, гэтак і на самой партканфэрэнцыі было завострана. Трэба памятаць, што без добрай пастаной працы ў цэху, без падняцьця на належную вышыню працы цэх'ячэек, цэхоргаў, зьменоргаў, без належнага разгортваньня працы каля варштату кожным партыйцам не будзе ніякай перамогі.

Гэта пастанова аб зьлікае палітычнае значэньне. З дна ў дзень мы

Учора ў нашай газэце была надрукавана пастанова прэзыдыюму ЦСЛСВ аб пачыньні на вёску ў часе сьпаводна-перавыбарчай кампаніі рабочых дэлегацый. Кожны сьтворчы сьюз павінен паставіць ленынскі, сьлядомца рабочых у вёску для дапамогі беднаце і батрацтвау прасяцці перавыбары як мая лена.

Партантуй Віцебску ўхваляе пастановы пленуму ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)В

(Па тэлеграфу ад нашага нар.),

Позаўчора ўвечары адбыўся агульны сход партантуй, на якім з дакладам аб выніках пленуму ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)В выступіў прыбыўшы ў Віцебск сакратар ЦК КП(б)В т. Гамарнік. Сход спатнаў зьяўленьне т. Гамарніка на трыбуне бурнымі волеаюамі. Выступіўшы ў опрэччах па дакладу таварышы ўсе, яа адзін, ўхвалялі пастановы пленуму. У аднагалосна прынятай рэзалюцыі актыўна і поўнасьцю далучаюцца да пастаной пленуму і падкрэсьлівае важнасьць ажыццяўленьня ранейшых дырэктыв партыі аб беларусізацыі, аб барацьбе з нацыянальшавінізмам, асабліва з актыюэмітызмам.

Удзель т. Гамарнік наведваў нематырыя фабрыкі і заводы Віцебону.

Прывітаньне ЦК КП(б)В

ЦК КП(б)В ад іх партыйнай канфэрэнцыі № чырвозназнаменнай отр. дывізіі гарада бальшавіцкае прывітаньне.

Партарганізацыя ідэалёгічна вытрымана, згуртавана, адзіна і аднадушна выступае супроць правага ўхілу і прымірэнцтва ў партыі.

Стаячы на варце заходніх граніц, усьведмаючы усю адназнаць, внаа ўспадэвацца на дывізію. Мы запэўніваем ЦК КП(б)В, што часяці дывізіі згуртаваны, гатовы да бою і што пад кіраўніцтвам партыйнай арганізацыі гатовы ў любую хвіліну адбіць націск ворагаў Саюзнай рэспублікі. Няхай жыае ЦК КП(б)В! Няхай жыае Чырвоная армія!

Клясавыя задачы пралетарыяту ў вёсцы

(Паводле вынікаў лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б) і ЦК КП(б)В)

Лістападаўскі пленум асабліва ўвагу зьвяраў на гаспадарчыя пытаньні, сярод якіх асаблівае ўвагі заслугоўвае пытаньне аб сельскай гаспадарцы, рост якое не пасьпявае за ростам прамысловасьці.

Сельская гаспадарка не дае патрэбнае колькасьці сырцу для фабрыкі і заводу, не забяспечвае ў выстарчальнай меры рабочых прадуктамі харчаваньня, не дае магчымасьці пашырць вываз сельска-гаспадарчай прадукцыі за граніцу і атрымаваць за атрыманыя грошы патрэбныя нам замежныя тавары: бавоўну, воўну, машыны, абсталяваньне і інш. Асабліва цяжкае становішча са збожжавымі пасевамі.

У нас на 12-м годзе рэвалюцыі пасеўная плошча пад збожжам усё яшчэ меншая за даваенную амаль на 10 проц., валасы-ж збор збожжа меншы на 20 проц. Таварная частка збожжавай прадукцыі дасягае ўсяго толькі 56 проц. даваеннага ўзроўню. Між тым, насельніцтва нашага Саюзу кожны год вырастае на 2 і адну трэйцю проц., а ў гарадох на 4 проц.—пры павялічэньні спажываньня с.-г. прадуктаў, асабліва ў вёсцы.

Таму пленум ухваліў пастанову дабіцца ў 1929 г. пашырэньня пасеўных плошчаў на 7 процантаў пры росьце ўраджайнасьці на 3 процанты. Гэтую задачу пленум прызнаў важнейшай і ударнай і падкрэсьліў неабходнасьць энэргічнага прыняцьця ўсіх мер для забяспячэньня яе выкананьня. У зьвязку з гэтым пленум у ліку другіх мерапрыемстваў пастанавіў асыгнаваць 300 млн.р. на выдачу задаткаў па кантрактах з сьлянтцам на пастаўку сельска-гаспадарчых прадуктаў.

Пастаноўлена таксама аказаць усамерную дапамогу разьвіцьцю збожжавых гаспадаркі стэпавае паласы (Украіны і Паўночнага Каўказу), умаца-

ць будаўніцтва збожжавых саветскіх гаспадарак, а таксама дабіцца ўзбуйненьня сьлянтскіх гаспадарак шляхам аб'яднаньня іх у камуны, таварыствы і ў другія формы і віды каапэрацыі. Разам з гэтым пленум выказаўся і за дапамогу ўдому індывідуальных сярэдніх і бяднячых гаспадарак, «даючы шырокі прастор разьвіцьцю іх вытворчых сіл».

Пленум аданачыў, што ўсе гэтыя меры па ўдме сельскай гаспадаркі наогул і збожжавяе ў прыватнасьці перш за ўсё ўпіраюцца ў неабходнасьць яшчэ больш паскоранага росту прамысловасьці. Тут на першым месцы стаяць задачы умаценьня сельска-гаспадарчага машынабудаўніцтва, што цесна зьвязана з пашырэньнем вытворчасьці мэталу (у 1927-28 г. у нас выплаўлялася чыгуну толькі 79 проц. супроць даваеннага ўзроўню), а таксама разьвіцьцём хімічнай прамысловасьці, якая павіна даць вёсцы ўгнаеньні, дапаможа амагацца са шкіднікамі і г. д.

Перад рабочай клясай пленум ЦК паставіў важнейшую задачу для бачага моманту: дабіцца досыць тагнае і добрае па якасьці вытворчасьці тавараў шляхам узьняцьця прадукцыйнасьці працы, зьніжэньня сабекошту і інш. Рабочая кляса павіна дабіцца і шільна сачыць, каб на фабрыцы, заводзі, кватэры і г. д., якія будуюцца, ня траціліся дарэмна сродкі, каб новыя прадпрыемствы былі прыбытковымі.

Аднак, рабочая кляса, якая перабудовае жыцьцё на сацыялістычных пачатках, увесь час павіна мець на ўвазе, што сьлянтства не аднародная маса. Побач з беднатай і сярэдніамаі ў вёсцы арудае кулак, які нажывае сабе багачыне на працы і пакуце іншых. Высоўваючы задачу ўзьняцьця сельскае гаспадаркі, пленум рашуча

падкрэсьліў неабходнасьць умацаваньня барацьбы з кулацтвам, як сілай, якая зрывае будаўніцтва сацыялізму. Кулак араз заада супрацьлецца новым гаспадарчым і грамадкім парадкам, які ўстанаўляе рабочая кляса ў вёсцы. Кулак зобівае сьлянт-грамадкіх працаўнікоў, камуністычых селькоруў, падпальвае школы, пабудовы сьлянт-камунараў, іх урадаў, спойвае беднату, імкнучыся захавіць уладу ў вясковых саветах і г. д. Клясавыя задачы пралетарыяту ў вёсцы зводзяцца да таго, каб ізаляваць кулацтва, вырваць з пад яго ўплыву сярэдніака і беднату. Апіраючыся на беднату вёскі ў саюзе з сярэдніаком, пралетарыят лёгка справіцца з кулацтвам і падрэжа яму крыльлі. Гэтую палітычную лінію ў вёсцы лістападаўскі пленум ЦК і ЦКК яшчэ больш рэзка падкрэсьліў у сваіх пастановах, заклікаючы пралетарыят гораду аказаваць усамерную дапамогу гэтай лініі пры правядзеньні ў вёсцы сельска-гаспадарчага падацця, рэвалюцыйнай законнасьці і інш.

Перад рабочай клясай нашага Саюзу пленум высунуў задачу ўмацаваньня увагі да гаспадарчых пытаньняў, да больш энэргічнага выдучэньня і сваіх радоў актыўных работнікаў для камуністычнай партыі, для сацыялістычнага будаўніцтва. Пралетарыят не ўпяршыню перажываць атрудненьні. Пленум выказаў упэўненасьць, што рабочая кляса нашага Саюзу не ўпадзе ў паніку перад новымі труднасьцямі будаўніцтва і ня будзе іх замазваць, а пьвяроза, пабальшавіцку дасць адпеку становішчу, якое стварылася, і пойдзе па тым шляху, які быў паказаны ёй яшчэ Ф. І. Леныным і па якім яе вядзе ленынскі ЦК бальшавікоў.

А. Ш.

ДА ПЕРАВЫБАРАЎ САВЕТАЎ

Пралетары гораду—на дапамогу вясковай беднаце

На выбары ў вёску! Пустыя пастановы і добрыя пажаданьні Віцебская прафарганізацыя ня рыхтуецца да перавыбару

ВІЦЕБСК. (Уласны нар.) Яшчэ раз і яшчэ раз прыходзіцца адзначаць, што саюз амаль нічога не арабілі ў адносінах падрыхтоўкі да кампаніі перавыбару саветаў. 26-га лістапада ірэзыдыум акр-прафбюро склікаў нараду, на якой было вынесена пмаат «добрых» пажаданьняў.

рэнтуй» ад акругома, акрвыканкому і яшчэ ад кагосьці. Чыгунчнікі нават ня ведаюць аб існаваньні пліну работ, прынятага прафсаюзнай нарадай яшчэ 23 лістапада, і ўсё яшчэ шукаюць у «Гудзе» ўказаньняў. Другія сьвязі, або абмежаваліся пустымі пастановамі «прыняць актыўны ўдзел», або і гэ-

ВОРША. (Ул. нар.) З розных раёнаў акругі паведамляюць аб росьце актыўнасьці кулацкіх элементаў. Заможнікі і кулакі вёсам Сядрычына і Івашова, Аршанскага раёну наладзілі сувязь з пасобнымі членамі сельсаветаў і зараз «апрацоўваюць» у сваю карысьць беднату. Заможнікі в вёсцы Івашова Сядры-

Кулакі „апрацоўваюць“ беднату

высгарчальнай іх штодзённай сувязі з рабочымі цэхаў, мы маем наогул слабую пастаноўку масавай працы ў цэху, на прадпрыемствах. Не заўсёды ўлічваюцца настроі рабочых, няма чужага прагаваньня на ўсе зьявішчы, якія маюць месца на прадпрыемствах, няма выстар-

ректывы партыі аб масавай працы на прадпрыемствах і аб задачах пазавых партыявенняў. Кіраўніцтва з боку райкомаў і ятэек працай цэх ятэек, цэхоргаў, зьменоргаў павінна быць палепшана.

У мэтах палепшэньня працы цэх ятэек, на нашай думцы, гра-

штату кожным партыйцам, ня будзе магчымасьці паставіць як след масавую працу ў цэху. Таму задача партыйных ятэек, кожнага члена партыі быць пачынальнікамі ў паліпшэньні працы пазавых партыявенняў на прадпрыемствах.

ПАЛЯКОУСНІ.

Ачышчаем арганізацыю ад клясава-чужых элемэнтаў

У кіраўніцтве райкому ЛКСМБ ня было клясавой лініі

(Віцебшчына)

Абсьледваньне Сураскай арганізацыі ЛКСМБ выявіла рад абраўчальных зьявішч. Арганізацыя зьсьмечана сьліткамі папоў, рабінаў, гандляроў і іншым клясава-чужым элемэнтам.

У арганізацыю пралезьлі сын сураскага пана Гаворскі, які ўхітрыўся паслужыць у Чырвонай арміі і на дэмабілізацыі пралезьлі на фабрыку, сын віцебскага гандлера Шняўска, які мае дзьве кампаніі, Трубіноўскі —сын былога паліцэйскага прыстава.

У Янавіцкай ятэцы камсамолу сакратаром зьяўляецца сын былога стражніка—Бэрзін, а членамі саюзу—двое дзяцей рабіна, дзеці гандляроў Кацішын, Райцым і інш.

Батракоў у гэтай арганізацыі палічваюцца ўсяго 14, тады, калі іх там ёсьць каля сотні.

На пляжа сабе прадставіць на што абіраўлі такія «камсамольцы» арганізацыю. Калі Сіманаўская партыйная ятэчка запрасіла да сабе на сход камсамольцаў, апошнія палічылі за лепшае арганізаваць свой асобны сход, дзе член ЛКСМ Іваноўскі вы-

ступіў у прысутнасьці сьляні трох кулацкіх вёсак—Вушніна, Ляпіна і Гладалічы—з дакладам аб сельскагаспадарчым падатку. Па дакладу разгарнуліся спрэчкі:

— Савецкая ўлада увесь пажар усклала на сьляні і г. д.—гаварыў выступавы камсамалец Варанаў, і прамова яго пакрыта была аплёдымэнтамі...

Ці прымаў райком і бюро ятэчкі якія-небудзь меры для таго, каб ачысьціць арганізацыю ад контр-рэвалюцыйнай зграі, якая пралезла ў яе? Наадварот: члены райкому Арціхоўскі і Гленцман з пенай на губах даводзілі на бюро ятэчкі і на агульным сходзе неабходнасьць прыняць у камсамол дачкі гандлера Нойгала.

У працягу 2-х месяцаў сакратар райкому ЛКСМ Вязоўскі, якому былі вядомы выступленьні камсамольцаў Сіманаўскай ятэчкі, нічога ня ўжыў, апраўдваючы паводзіны гэтых «ліпных» камсамольцаў палітычнай адсталасьцю.

Бюро акругому камсамолу, за-

слушаўшы даклад аб стане Сураскай арганізацыі, канстатавала адсутнасьць пралетарскага пачуцьця ў кіраўніцтве райкому работай арганізацыі, і як вынік гэтага—палічасьць у арганізацыі варожых партыі і камсамолу элемэнтаў, з якімі не вядзецца рашучай барацьбы, абліжэньне верхайні райкому з клясава-чужымі элемэнтамі, замазаньне хвараных ачышч сьрод пасабных камсамольцаў, асабліва актывістых; моманты скажэньня клясавай лініі ў рабоце райкому і г. д.

Паставаю бюро сакратар райкому Вязоўскі і член райкому Арціхоўскі зьняў з работы, а Гленцман выведзены са складу бюро райкому. Сіманаўскую ятэчку, як страціўшую клясавы твар, выступіўшую цалкам супроць падатковай палітыкі партыі і савецкай улады ў вёсцы, і якая па сутнасьці зьявілася трыбунай кулацтва—паставаўлена распусьціць.

Я.

Нарада надкрэсьліла палітычныя задачы і абстрактным клясавай барацьбы на сьляне, і намяціла рад канкрэтных мераў прадпрыемстваў для ўсіх саюзаў, асабліва тэкстыльшчынаў, працэсэты, мэдсанпрацы, саўгандальслужачых, працаўнікоў аямлі і лесу—арганізацый, якія блізка маюць дачыненне ў сваёй рабоце з вёскай.

Як-жа на справе выконвалі ўсе гэтыя добрыя нажаданьні? Пленум ЦК тэкстыльшчыкаў паставаў «садыёнічаць перавыбарчай кампанія».

Саво с.-г. і дэроботых «чанак д-

У складанай абстаноўцы блытача дня, ва ўмовах росны кулацкай актывнасьці, пераходу варожых сіл да новых удасканаленых жагдаў барацьбы і ўплыву на бядліцка-серадніцкія масы, вёска і яе грамадзкія арганізацыі адчуваюць вострую патрэбу ў максымальным узмацненьні пралетарнае дапамогі і кіраўніцтва. Нізавы арганізацыі павінны атрымаць жывы падмацаваньні.

Як ніколі, трэба забліваваць вакол кампаніі ўсё жывое і актывнае, усё тых, што можа дапамагчы наступленьню на клясава-варожыя намісьлі.

Гэта роля падае на рабочыя дэлегацыі, якія будуць пасьланы на вёску. Яны павінны будыць растлумачыць працоўнаму сьляноўству ўсё значэньне перавыбарчай, дапамагчы арганізацыі б'ітакі ў моцныя калектывы, ізаляцыі кулака і стварэньню сапраўды бядліцка-серадніцкіх сьветаў... Б.

КЛАСАВЫ ВОРАГ-ПАД МАСКАЙ РЭЛІГІІ

СЭКТАНЦКІ „АГІТПРОП“ РАЗГОРТАВАЕ „РАБОТУ“

На антырэлігійным фронце не спакойна

Калёны культуры атакавалі няпсыменнасьць, п'янства, хуліганства, клябныя непарадкі.

Барацьба з усімі гэтымі балачкамі выдзецца ўмоцненая і будзе працягвацца да таго часу, пакуль яны усім ня будуць зьнішчаны.

На адным фронце наша атака яшчэ вельмі слаба разгорнута. Гэта на фронце антырэлігійнай работы. Усё яшчэ вельмі мала ўвагі аддаець гэтай рабоце як партыйнай і камсамольскай, так і прафэсійнальнай і грамадзкай арганізацыі.

А між тым сетка рэлігійных сэктанцкіх арганізацый шырыцца і разгортваецца. Пад заслонай рэлігіі клясава-варожыя нам сілы развіваюць умоцненую дзейнасьць. Асаблівае ўвагі заслугоўвае дзейнасьць сэкты эвангэліскай хрысьціян.

Яны разгарнулі вялікую работу па ўцягненьні новых прыхільнікаў, па абярэньні «забуддзых авец» у «сапраўдных сыноў хрыстовых».

Агітацыя, распаўсюджваньне «сьвято-літаратуры», ўцягненьне ў сэкту маласьведомых сьляня, самагужніцаў і нават рабочых—усё гэта праводзіцца надзвычайна тонка, абдуманна, хітра.

„Эвангэлісцкая электрыфікацыя“

Эвангэлісцкая часопісь «Хрысьціян» знаходзіць даволі вялікае распаўсюджваньне.

Яна зроблена так умела, што, бадай, ня ўступіць некаторым лепшым часопісам. У ёй нямае фатаграфічных адмыкаў, вершкі і іншае «чытабельнага» матэрыялу.

Цікава прывесць вытрымкі з артыкулаў часопісі, каб выразна ўзвіць сабе, наколькі хітра абінтавалі эвангэлістыя сваімі сеткамі адстаўку частку насельніцтва.

У адным з артыкулаў часопісі мы чытаем:

«Мы (эвангэлістыя)—не ад міра сего». Усё плоккае—ня наш удзел. Сьвет духоўны—вось наша будаўніцтва. Мы—хрысьтовы, мы—яно ўласнасьць».

А ў другім артыкуле тае-ж часопісі напісана наступнае:

«Эканамічны добрыт гаспадаркі эвангэліскай павінен стаяць на вышэйшай ступені сучаснай культуры, навуцы і ведаў. Трактарызацыя і электрыфікацыя гаспадаркі эвангэліскай павінны быць праведзены ўсюды ў кожнай вёсцы або горадзе, дзе пераважаюць эвангэліска хрысьціянэ (?), павінны быць электра-сьвятло, мэдыцынская і ветэрынарныя пункты, трамвай».

Лоўка! З аднымі надзелмі на бога

тага яшчэ не паспелі зрабіць.

Некаторым выпадковым зьяўляюцца толькі саюз—працэсэты і саўгандальслужачых, якія пачалі падрыхтоўку да кампаніі яшчэ да таго часу, калі былі атрыманы інструкцыі зверху. У першую чаргу гэтыя саюзі зьявілі ўвагу на рэлігіі. Саўгандальслужачыя пасьлалі працаўнікоў на месцы. Саюзам працэсэты зьбіраўся парадзі старшын рэлігійскамоў. Прыняты меры да шырокага ўдзелу ў кампаніі паставаў і лесу—арганізацый, якія блізка маюць дачыненне ў сваёй рабоце з вёскай.

Як-жа на справе выконвалі ўсе гэтыя добрыя нажаданьні? Пленум ЦК тэкстыльшчыкаў паставаў «садыёнічаць перавыбарчай кампанія».

Саво с.-г. і дэроботых «чанак д-

далёка не паедзеш. Трэба прыставацца да моманту. На спэну выступавіць... «інтэнсыфікацыя гаспадаркі».

Для «боскай» работы патрэбны сродкі. Рэкамэндуецца членам сэкты набыць свае юацкія дні, дні жанчыны, вразумела, не ў адзін час з МЮДАМ і міжнародным жаночым днём.

У Менску гэта сэкта дадумалася да новага, арыгнальнага метад уцягненьня ў свае рады новых сэктантаў. Яна канкуре з савецкімі арганізацыямі працы. Арганізавана свая «біржа працы», якая біра на работу да «сваіх людзей» хатніх работніц, нялек і г. д.

Балтыстыя старавіца таксама не адставаць ад сучаснасьці. Яны зьвязваюць свае юацкія дні, дні жанчыны, вразумела, не ў адзін час з МЮДАМ і міжнародным жаночым днём.

У Менску гэта сэкта дадумалася да новага, арыгнальнага метад уцягненьня ў свае рады новых сэктантаў. Яна канкуре з савецкімі арганізацыямі працы. Арганізавана свая «біржа працы», якая біра на работу да «сваіх людзей» хатніх работніц, нялек і г. д.

Балтыстыя зьяўляюць, што іх «біржа» працуе добра. Ён зьдэвалены ўсе тых, хто ня хоча мець справу з саюзам і стражаскай. Вразумела, што пасьланы на работу з «пачуцьця ўдзячнасьці» наступавць у сэкту.

Можна толькі зьдзіўляцца, чаму нашы арганізацыі глядзяць на гэта скрозь пальцы.

Балтыстыя пралезьлі і на савецкую службу. У Аршанскай акрузе балтысты працаваў на пасадзе загадчыка саўгасам і прымаў на работу выключна сваіх людзей—балтыска хрысьціянэ.

Якая сацыяльная фіяманомія кіраўнікоў? Гэта—былыя людзі, кулакі і заможныя сьляне.

„Мы—не от міра сего“

Над маскай рэлігіі, пад маскай «духоўнага сьвету» выдзецца барацьба з савецкай уладай, хавецца сапраўдная контр-рэвалюцыя.

Сэктанты наццоўваюць сьляня супроць рабочых і камуніска хрысьціянэ і камуніска хрысьціянэ, зьяўляюць яны,—карыстаюцца дамамі адпачынку, курортамі і іншымі перавыжасьцямі, а сьляне прадуць на іх».

У Вабруйскай акрузе сакратар абшчыны эвангэліскай адкрыта выступіў перад сьлянямі з прамовай, у якой агітаваў сьляня супроць вайскавай службы, самаабкладаньня, с.-г. падатку і г. д.

«Мы не от міра сего»,—зьяўляюць эвангэлістыя і сапраўды, яны ад «міра»... мінулага, які загінуў пад ударам Кастрычніка».

Балтыска-біржа працы

Другой, менш буйной па ліку членаў, але ня менш наглай і шкоднай сэктай зьяўляецца сэкта балтыска хрысьціянэ.

Па Беларусі налічваюцца 27 абшчыні і груп балтыска хрысьціянэ з 1.727 членамі.

Кіруючы орган сэкты знаходзіцца таксама ў Менску і носіць назву «Беларускі савет хрысьціянэ-балтыска хрысьціянэ».

У іх 10 платных працаўнікоў, з якіх—3 пры савене і 7 «благавестнікоў» у акругах. Сэкта складаецца ня толькі з кулакоў, самагужніцаў, быўшых гаспадарыкаў і кэпманаў,—сэктантам удалося аблытаць сваім навуцнымь і найбольш адсталых сьляня-сераднікоў.

А напы культурна-адукацыйна лічаць антырэлігійную работу справай толькі савау «Вязьбожнік».

Пара працнудна. Пара шыраў разгарнуць барацьбу з рэлігійнымі забабонамі і з контр-рэвалюцыянерамі ў расах. Пара пачаць сур'ёзна антырэлігійны паход.

С. Г.

Грызныя на Балканах і процісавецкі блёк

Новае супольнае выступленьне перад баўгарскім урадам прадстаўнікоў Францыі і Англіі ў Ваўгарыі аб ліквідацыі баявых македонскіх дружы зноў зьявіла агульную ўвагу на Балканах, готую будучыню пагрозу наўстойліваму эўрапейскаму міру. За апошнія гады на Балканах сабралася столькі лёгкапалых і выбуховых матэрыялаў, што невялікая іскра можа выклікаць новую катастрофу, новы вясны пажар. Найбодей-жа іх сабралася ў прыгранічных мясцовасьцях Югаславіі, Грэцыі і Ваўгарыі, у падзеленай паміж імі, раздзёртай на тры часткі Македоніі.

У выніку імперыялістычнай вайны Югаславія стала найвялікшай дзяржавай на Балканах. Далучыўшы харвацкіх і славенскіх правінцыі Аўстра-Венгрыі і канчатковае замацаваньне за Сэрбіяй абшараў, адбраваных ёю ад Турчэчыні і Ваўгарыі ў першай і другой балканскіх войнах,—стварылі з ранейшае маленькае Сэрбіі разгалудую дзяржаву з 13 1/2 млн. насельніцкай. Большая частка Македоніі апынулася ў межах Югаславіі. К гэтаму часу нацыянальна-вызвольчы рух у Македоніі і пераважная частка насельніцтва, якое залічае сабе да баўгар, дасягнуў ужо значнае напружанасьці. Ранейшая барацьба з панаваньнем турэцкае буржуазіі замянілася барацьбой з югаслаўскай буржуазіяй, якая пачала эксплёатаваць Македонію ня менш турэцкае буржуазіі. Нацыянальна-вызвольчы і рэвалюцыйны рух македонцаў знайшоў сабе моцную базу ў баўгарскай частцы Македоніі, дзе знаходзіцца цэнтральны камітэт «уну траное македонскае рэвалюцыйнае арганізацыі»—гэтага неафіцыйнага ўраду Македоніі. Арганізацыя мае свае акапсыліраваныя аддзяленьні па ўсёй югаслаўскай частцы Македоніі, свае баявыя дружыны, свае філіясы, свае падатковыя органы і на-

ват свой суд,—коратка, ёсьць «дзяржава ў дзяржаве», як выказаўся адзін з нямецкіх карэспандэнтаў. Аддзяленьні арганізацыі на абшарах югаслаўскае Македоніі зьяўляюцца другою ўладаю над краем, роўналежаю афіцыйнай югаслаўскай. Улада гэта, хоць і захавана, але дзейнічае сапраўды і рашуча. Сродкі на мэты арганізацыі зьбіраюцца шляхам абкладаньня больш заможнае часткі жыхарства, і гора таму, хто адважыўся-б ня выказаць загаду арганізацыі.

Галоўнае кіраўніцтва арганізацыі атаходзіцца ў Ваўгарыі, і пры ўсёй напружанасьці сваіх сіл югаслаўска паліцыя і адміністрацыя ня могуць справіцца з рухам, бо ня могуць зьнішчыць цэнтру арганізацыі. У баўгарскім-жа ўрадзе і ва ўсіх установах ёсьць шмат выхадцаў з Македоніі, якія сьпяваюць арганізацыі. Спадчуваюць ёй і ў колах нацыяналістычнае баўгарскае буржуазіі і інтэлігенцыі. На рэпрэсіі супроць македонцаў, на ліквідацыю іх арганізацыі на абшарах Ваўгарыі ня можа пайсьці ні адзін баўгарскі ўрад. Дзеля гэтага першае гэтагоддзе патрабаваньне Англіі і Францыі паводнага вьесту выклікала востры крызіс баўгарскага ўраду, але засталася нявыкананым. Можна думаць, што і паўторнае патрабаваньне застанецца таксама без выкананьня.

Сучаснае становішча гэтае справы ёсьць яшчэ адна ілюстрацыя спрэчнасьці паміж інтарэсамі галоўных імперыялістычных дзяржаў і перашкод на шляху наладжваньня Францыяй і Англіяй процісавецкага блёку. Маленькая Ваўгарыя, разгромленая ў сусветнай вайне, абязброеная і зьбядзелая, асьмелываецца ня выконваць супольнае патрабаваньне такіх магучысяў, як Англія і Францыя, галоўным чынам, таму, што баўгарскі ўрад мае моцнае падтрыманьне з боку фашыскае Італіі.

Італьянскі фашызм ад самага свайго прыходу да ўлады выдэе бязупынна палітыку акружэньня Югаславіі, падрыхтоўкі да яе разгрому і поўнага падпарадкаваньня. Італьянскі імперыялізм рэзка абостраны фашызмам, імкненьца да поўнага захопу ўсходняга берагу Адрыятычнага мора, да поўнага ператварэньня яго ў «марэ нострум» (наша мора), палітычнай і гаспадарчай гегемоніі на Балканах. На гэтым шляху стайць Югаславія, і італьянскі фашызм старанна выдэе палітыку акружэньня Югаславіі, падбору хаўрусьнікаў супроць яе. Адгэтуль—палітыка збліжэньня з Венгрыяй, дапамога яе імкненьням да перагляду Трыянонскага мірнага трактату. Адгэтуль-жа шуканьне збліжэньня з Ваўгарыяй, падтрыманьне рэваншавых настроў баўгарскіх нацыяналістыч у адносінах да Югаславіі і фінансаваньне падтрыманьне македонцаў. Француская-ж дыпльматыя—пры падтрыманьні ангельскай—імкненьца да роспуску македонцаў, да замірэння паміж Ваўгарыяй і Югаславіяй па дзельх прычынах. Першая з іх—нежаданьне францускае буржуазіі дапусьціць разгром Югаславіі Італіяй і значнае ўзмацненьне апошняе. Югаславія зьяўляецца адзінай апароў францускага ўплыву на Балканах і ўсходняга процівага Італіі, як Польшча ў адносінах да Нямеччыны. Разгром Югаславіі значна павялічыў-бы сілу і пагрозу італьянскіх прэтэнзій на Туніс, Корсіку, Ніццу. Падтрымліваючы Югаславію і стараючыся зьменшыць пагрозу ёй з боку Ваўгарыі і Італіі, француская дыпльматыя дзейнічае гэтым самым у абарону Францыі ад Італіі. Але захаваньне міру на Балканах мае для францускай буржуазіі і іншае значэньне, больш важнае для нас.

У сучасны момант ужо больш-менш вырысоўваюцца контуры блёку, які француская буржуазія імкненьца ства-

рыць супроць Савецкага Саюзу. Робіцца ўмоцненая спроба прыцягнуць да блёку і Югаславію. Вядомы савецкім чытачом францускі генэрал Лерон, які ўсё падарожнічае па сталіна падпарадкаваньня. Італьянскі імперыялізм рэзка абостраны фашызмам, імкненьца да поўнага захопу ўсходняга берагу Адрыятычнага мора, да поўнага ператварэньня яго ў «марэ нострум» (наша мора), палітычнай і гаспадарчай гегемоніі на Балканах. На гэтым шляху стайць Югаславія, і італьянскі фашызм старанна выдэе палітыку акружэньня Югаславіі, падбору хаўрусьнікаў супроць яе. Адгэтуль—палітыка збліжэньня з Венгрыяй, дапамога яе імкненьням да перагляду Трыянонскага мірнага трактату. Адгэтуль-жа шуканьне збліжэньня з Ваўгарыяй, падтрыманьне рэваншавых настроў баўгарскіх нацыяналістыч у адносінах да Югаславіі і фінансаваньне падтрыманьне македонцаў. Француская-ж дыпльматыя—пры падтрыманьні ангельскай—імкненьца да роспуску македонцаў, да замірэння паміж Ваўгарыяй і Югаславіяй па дзельх прычынах. Першая з іх—нежаданьне францускае буржуазіі дапусьціць разгром Югаславіі Італіяй і значнае ўзмацненьне апошняе. Югаславія зьяўляецца адзінай апароў францускага ўплыву на Балканах і ўсходняга процівага Італіі, як Польшча ў адносінах да Нямеччыны. Разгром Югаславіі значна павялічыў-бы сілу і пагрозу італьянскіх прэтэнзій на Туніс, Корсіку, Ніццу. Падтрымліваючы Югаславію і стараючыся зьменшыць пагрозу ёй з боку Ваўгарыі і Італіі, француская дыпльматыя дзейнічае гэтым самым у абарону Францыі ад Італіі. Але захаваньне міру на Балканах мае для францускай буржуазіі і іншае значэньне, больш важнае для нас.

У сучасны момант ужо больш-менш вырысоўваюцца контуры блёку, які француская буржуазія імкненьца ства-

рыць супроць Савецкага Саюзу. Робіцца ўмоцненая спроба прыцягнуць да блёку і Югаславію. Вядомы савецкім чытачом францускі генэрал Лерон, які ўсё падарожнічае па сталіна падпарадкаваньня. Італьянскі імперыялізм рэзка абостраны фашызмам, імкненьца да поўнага захопу ўсходняга берагу Адрыятычнага мора, да поўнага ператварэньня яго ў «марэ нострум» (наша мора), палітычнай і гаспадарчай гегемоніі на Балканах. На гэтым шляху стайць Югаславія, і італьянскі фашызм старанна выдэе палітыку акружэньня Югаславіі, падбору хаўрусьнікаў супроць яе. Адгэтуль—палітыка збліжэньня з Венгрыяй, дапамога яе імкненьням да перагляду Трыянонскага мірнага трактату. Адгэтуль-жа шуканьне збліжэньня з Ваўгарыяй, падтрыманьне рэваншавых настроў баўгарскіх нацыяналістыч у адносінах да Югаславіі і фінансаваньне падтрыманьне македонцаў. Француская-ж дыпльматыя—пры падтрыманьні ангельскай—імкненьца да роспуску македонцаў, да замірэння паміж Ваўгарыяй і Югаславіяй па дзельх прычынах. Першая з іх—нежаданьне францускае буржуазіі дапусьціць разгром Югаславіі Італіяй і значнае ўзмацненьне апошняе. Югаславія зьяўляецца адзінай апароў францускага ўплыву на Балканах і ўсходняга процівага Італіі, як Польшча ў адносінах да Нямеччыны. Разгром Югаславіі значна павялічыў-бы сілу і пагрозу італьянскіх прэтэнзій на Туніс, Корсіку, Ніццу. Падтрымліваючы Югаславію і стараючыся зьменшыць пагрозу ёй з боку Ваўгарыі і Італіі, француская дыпльматыя дзейнічае гэтым самым у абарону Францыі ад Італіі. Але захаваньне міру на Балканах мае для францускай буржуазіі і іншае значэньне, больш важнае для нас.

У сучасны момант ужо больш-менш вырысоўваюцца контуры блёку, які француская буржуазія імкненьца ства-

рыць супроць Савецкага Саюзу. Робіцца ўмоцненая спроба прыцягнуць да блёку і Югаславію. Вядомы савецкім чытачом францускі генэрал Лерон, які ўсё падарожнічае па сталіна падпарадкаваньня. Італьянскі імперыялізм рэзка абостраны фашызмам, імкненьца да поўнага захопу ўсходняга берагу Адрыятычнага мора, да поўнага ператварэньня яго ў «марэ нострум» (наша мора), палітычнай і гаспадарчай гегемоніі на Балканах. На гэтым шляху стайць Югаславія, і італьянскі фашызм старанна выдэе палітыку акружэньня Югаславіі, падбору хаўрусьнікаў супроць яе. Адгэтуль—палітыка збліжэньня з Венгрыяй, дапамога яе імкненьням да перагляду Трыянонскага мірнага трактату. Адгэтуль-жа шуканьне збліжэньня з Ваўгарыяй, падтрыманьне рэваншавых настроў баўгарскіх нацыяналістыч у адносінах да Югаславіі і фінансаваньне падтрыманьне македонцаў. Француская-ж дыпльматыя—пры падтрыманьні ангельскай—імкненьца да роспуску македонцаў, да замірэння паміж Ваўгарыяй і Югаславіяй па дзельх прычынах. Першая з іх—нежаданьне францускае буржуазіі дапусьціць разгром Югаславіі Італіяй і значнае ўзмацненьне апошняе. Югаславія зьяўляецца адзінай апароў францускага ўплыву на Балканах і ўсходняга процівага Італіі, як Польшча ў адносінах да Нямеччыны. Разгром Югаславіі значна павялічыў-бы сілу і пагрозу італьянскіх прэтэнзій на Туніс, Корсіку, Ніццу. Падтрымліваючы Югаславію і стараючыся зьменшыць пагрозу ёй з боку Ваўгарыі і Італіі, француская дыпльматыя дзейнічае гэтым самым у абарону Францыі ад Італіі. Але захаваньне міру на Балканах мае для францускай буржуазіі і іншае значэньне, больш важнае для нас.

У сучасны момант ужо больш-менш вырысоўваюцца контуры блёку, які француская буржуазія імкненьца ства-

рыць супроць Савецкага Саюзу. Робіцца ўмоцненая спроба прыцягнуць да блёку і Югаславію. Вядомы савецкім чытачом францускі генэрал Лерон, які ўсё падарожнічае па сталіна падпарадкаваньня. Італьянскі імперыялізм рэзка абостраны фашызмам, імкненьца да поўнага захопу ўсходняга берагу Адрыятычнага мора, да поўнага ператварэньня яго ў «марэ нострум» (наша мора), палітычнай і гаспадарчай гегемоніі на Балканах. На гэтым шляху стайць Югаславія, і італьянскі фашызм старанна выдэе палітыку акружэньня Югаславіі, падбору хаўрусьнікаў супроць яе. Адгэтуль—палітыка збліжэньня з Венгрыяй, дапамога яе імкненьням да перагляду Трыянонскага мірнага трактату. Адгэтуль-жа шуканьне збліжэньня з Ваўгарыяй, падтрыманьне рэваншавых настроў баўгарскіх нацыяналістыч у адносінах да Югаславіі і фінансаваньне падтрыманьне македонцаў. Француская-ж ды

Справа селькора Курганова

1. Агульная абстаноўка ў Расьнянскім раёне

У канцы ліпеня 1927 году адказным сакратаром Расьнянскае арганізацыі КП(б)В, Аршанскай акругі, быў высунут Аршанскім акругомам Чэрцікаў М., член партыі з 1922 году, раней апапраўнік Багушэвіцкага райкому, які ў 1923 г. быў выключан з партыі за п'янства, але адноўлен у партыі. У ліпені-жні 1927 г. у м. Расна быў прысланы начальнікам міліцыі т. Дамілюк. Названыя асобы, сумесна з старш. РВК т. Гайдаравым, улоўнаважаным страхася і ўлоўнаважаным саюзу савецка-гандлёвых служачых тав. Жураўлёвым, агентам крмышышчу т. Лазаравым, судзьдзёй Ляскевічам і сакратаром суду Выбарным—склалі кампанію, якая стала сымстэматычна п'янстваваць.

П'янства праходзіць—на кватэрах, у піўной м. Расна, у сакратара Даўгавіцкай ічэйкі т. Ігнаценкі, у Даўгавіцкай кааперацыі, у арандатару мяліноў і на грамадзкіх вечарох, п'янства праходзіць з дэбютамі, п'янімі і арыштымі насельніцтва і паловай раскустай. 14-га сьнежня п'янства з п'яноў на вечары міліцыі, 2-га студзеня Чэрцікаў п'яным зьяўляецца на пакар у мяст. Расна і там умяшваецца ў справу тушэньня жару, 1-га мая п'янства праходзіць з паловай раскустай, п'яноўка ў Гайдарова, у выніку чаго міліцыянер Більвіноў азьвіляецца з пасады на п'янаўленьне на вечары і беспакойства недзьварага «начальства», у сакавіку—п'янства ў Забалоўці з п'яноўкамі зладзеяў і сялян (справа Расьнянскай міліцыі). Апрача савецкай і партыйнай верхавіні, п'янства заражаны ўсе работнікі суду, аграном у Даўгавічах, працаўнікі міліцыі і кааперацыі.

Побач з п'янствам працаўнікі раёну ўчыняюць расстраты, шырока карыстаюцца авансамі з дзяржаўных сродкаў, якія не пакрыты да гэтага часу, некаторыя з іх зьяўляюцца з кладам (кредытаваньне ў кулака Гушчы), квітнее пратэцыянізм. Так, напрыклад, Чэрцікаў прыстроівае свайго брата Афанасьева ст. дзелагодом РВК, расстрачвае 185 руб. партыйных грошай, якія пасыла а'д'еаду не зьявляючы; Гайдараў завінаваціўся 314 руб., з якіх накуль што вярнуў 157 руб., за што ня прыцягнут да гэтага часу да адказнасці, наадварот—пераведзен у Мсьціслаў старш. РВК, Жураўлёў устроівае свайго швагра Дружынава дзелагодом КСУ, б. расстрачыка і машэньніка, расстрачвае сам 211 руб. п'яноўных грошай і да гэтага часу ня прыцягнут да адказнасці (пераведзен у Горалкі раён на тую-ж самую пасаду). Кіраўнік раённай кааперацыі—Брыскер—член бюро райкому, перадае 200 руд іспанічнай мукі Расьнянскому гандляру, робіць расстрату, пападае пад суд, прысуджан на два гады, але Вярхоўным Судом справа касуецца. У сакавіку праходзіць пабоішча зладзеяў і сялян раён. міліцыя, у выніку чаго начальнік міліцыі і агент крмышышчу пасаджаны

ў папраўчы дом на тры гады і на працэсе наогул асуджана 15 чалавек. Судзьдзёй Ляскевічам праводзіцца суд над насценкорам Лялінавым, у выніку чаго насценкор атрымаў месіць зьяўленьня (умоўна) з іспытам на 3 гады (за надрукаваньне зметкі ў насценгазэце аб бюракратызме ў сельскім савеце); камсамалец і селькор Шмерлін выключасца з ЛКСМ за зметку супроць сакратара райкому ЛКСМ Сорынай. Амаль усе мясцовыя адказныя працаўнікі, міліцыянеры, савецкія служачыя кредытуюцца ў мясцовага кулака Гушчы, неакуратна аму плаціць, часта ад'яждваюць, не валлаціўшы грошай, устанавляючы гэтым самым дэспу сувязь з ім і матар'яльную залежнасьць ад яго, у выніку чаго на пабоі Гушчай міліцыянера і пагрозы сакратару сельскага савету п'яноў—нішто не раэгуе. Гушча трымае ў сваіх лапах партыйную арганізацыю. Гаспадарчыя кампаніі ў раёне праходзяць пры вялікім адміністрацыйным нажыме (сялянскія пазыка рэалізуецца на 8.000 руб. замест рашэйшай кантрольнай лічбы—20.000 руб.).

Усе гэтыя зьявішчы падарвалі аўтарытэт мясцовых працаўнікоў і парушылі нармальны код гаспадарчага і адміністрацыйнага кіраўніцтва раёну. 6-га мая 1928 г. райком на закрытым пасяджэньні пастанаўляе: «Даручыць мясцовай ічэйцы павесіць працу сярод насельніцтва па падняцці аўтарытэту асобных таварышоў».

Але-ж аўтарытэт быў так страчаны, што ніякія раздумчэньні справа не дапамагалі.

Селькор Кургану і яго грамадзкая дзейнасьць

Амаль усе гэтыя зьявішчы пападаюць у друк праз селькора Курганова, які працуе старшынёй рэвізійнай камісіі РВК і прадаўцом у він. краме ў мяст. Расна.

Селькор Кургану Максім зьяўляецца селянінам вёскі Тышча, Расьнянскага раёну, на маемасным становішчы—бядняк (мае ворнае зямлі 3,5 дз., сенажаці 0,25 дзес., адну карову, старенькую хату, пуноў і гумно, каля няма). Грамадскую працу т. Кургану пачынае з 1923 году, калі становіцца селькорам «Кресьціянскай Газеты». У 1925 г. т. Кургану прымае ўдзел у працы Тышчанскага сельска-гаспадарчага гуртку, вядзе культурна-асьветную працу і па яго ініцыятыве сьляістэвам будзеца школа, адначасова ён трымае сувязь з «Кресьціянскай Газетой», куды піша аб розных пытаньнях мясцовага жыцьця: дарогах, парушэньнях рэвалюцыйнай законнасці, арганізацыі кніжных крам для раснаспандэцыямі ў «Кр. Газету». Дамілюк і Лазараў прымушаюць Курганова насіць ім гарэлку на вечарох, ад чаго Кургану адмаўляецца. У зьявязку з гэтым пачынаюцца спрэчкі і трэньні паміж Курганавым і раён. працаўнікамі. У гэты час некім пускаюцца чуткі, што вінаваты ў забойстве дзіцяці сялянкі вёскі Тышча Тармоўскай зьяўляецца

З зметак т. Курганова 27-28 г., якія маюцца ў нашым распарадзжэньні, закрэсьціваюць мясцовых працаўнікоў Расьнянскага раёну, наступныя:

1) «Тры гола прыступаюць к работе» № 12 «Кр. Гаа.» аб непрацаздольнасьці Расьнянскага клубу, дзе закрэсьціваюцца непрацаздольнасьць Жураўлёва, як загадчыка клубу; «На сьдёмом небе»—аб вечары ў міліцыі, які адбыўся 14 сьнежня 1927 г., «Что отметили ревизионная комиссия по работе РИК'а» аб недахопах у працы РВК, зметка надрукавана ў часопісі «Савецкі Пуць», «Сказка о ревзаконности»—аб п'янстве і агідных учынках б. начальніка Расьнянскай міліцыі Дамілюка, па гэтай зметцы «Кресьціянская Газета» зьявілася 4 куплеты таго-ж зместу пад загалоўкам «Грязный Дамілюк»; «Як-жа пазабавіцца канакрадства»—«Беларуская Вёска», дзе, паміж іншымі пытаньнямі, закрэсьціваюцца адміністрацыйнае Дамілюка і агента крмышышчу Лазарава.

Апрача паказаных зметак, якія надрукаваны, захавалася шмат копія зметак, якія пасылаліся ў маскоўскія і менскія газеты, частка якіх знаходзіцца ў сьледчай справе, напрыклад, зметка пад назвай—«Чаму боты зубы скаляць» і інш.

Адначасова т. Кургану вярбуе пад пісьмаў на многія выданьні Масквы і Менску. Роўналежна з селькораскай дзейнасьцю Кургану займае пасаду сакратара Даўгавіцкага сельсавету па выбары, але пленумам сельскага савету аслабляецца ад працы «за непадрыхтаванасцю». У 1926 г. Кургану выбіраецца сакратаром рэв. камісіі РВК і выконвае гэтыя абавязкі на 9 кастрычніка 1927 г., з кастрычніка 1927 г. па гэты час выконвае абавязкі старшын рэв. камісіі РВК. У рэв. камісію тав. Кургану выбіраецца два разы, што паказвае, што Кургану ў раёне працягвае грамадскую дзейнасьць і карыстаецца давер'ем раён. зьявдаў саветаў. У рэв. камісіі Кургану працуе актыўна і досыць акуратна, ён таксама прымае ўдзел у працы раённага выканаўчага камітэту.

Узмацэньне Курганавым селькораскай дзейнасьці і працяг з'яўленьня сельска-гаспадарчага камітэту.

Пасьля вызваленьня з-пад варты Кургану шырока разгортае селькораскую дзейнасьць па выяўленьні агіднасьці раён. працаўнікоў, у выніку чаго зьяўляецца рад зметак у друку. У акруговых органах падмаўляюцца пытаньне аб азьвіленьні Дамілюка з пасады, на што Чэрцікаў і бюро райкому рэзка раэгуе, хадайнічае перад загадчыкам адміністрацыйнага аддзела АВК аб неабходнасьці застаўленьня Дамілюка на старой пасаде, характарызуючы яго як «мяккага і сумленнага працаўніка».

Абвінавачаньне Курганова ў забойстве дзіцяці і арышт

7-га жніўня 1927 г. селькор Кургану назначасца на пасаду прадаўца ў віннай краме ў мяст. Расна. На пасаду ён пасылаецца сакратаром РК Сівадзедавым, па згодзе з прафсаюзам. Па прыбыцьці ў Расна тав. Кургану прыглядаецца да наўкольнай абстаноўкі, заўважае цэлы рад ненармальнасьцяў у раёне, асабліва п'янства. Кургану раэгуе на гэтыя зьявішчы ў гутарцы з кіраўнікамі і карэспандэцыямі ў «Кр. Газету». Дамілюк і Лазараў прымушаюць Курганова насіць ім гарэлку на вечарох, ад чаго Кургану адмаўляецца. У зьявязку з гэтым пачынаюцца спрэчкі і трэньні паміж Курганавым і раён. працаўнікамі. У гэты час некім пускаюцца чуткі, што вінаваты ў забойстве дзіцяці сялянкі вёскі Тышча Тармоўскай зьяўляецца

да Кургану. Гэтыя чуткі ахвотна падхватваюцца працаўнікамі міліцыі і Кургану прыпісваецца ўдзел у забойстве дзіцяці. 15-га кастрычніка 1927 году ў момант рэвізіі РВК тав. Кургану арыштоўваецца раён. міліцыянін па абвінавачаньні ў забойстве дзіцяці Тармоўскай, рэвізія РВК спыняецца, бо тав. Кургану адмаўляецца рэвізаваць РВК пад канвоем, пад якім накіравала яго міліцыя ў РВК для працы. Адначасова тав. Кургану адхіляецца ад займаемай пасады прадаўца віннай крамы заводкіраўніцтвам, згодна распарадзжэньня начальніка Расьнянскай міліцыі ад 15-Х—27 г.

Устаноўлена, што пры арышце да Курганова была прадаўлена аднабокасьць з боку начальніка міліцыі Дамілюка, якая выявілася ў тым, што Кургану не далі магчымасьці мець вочную стаўку з Тармоўскай, няправільна і павярхова была дапрошана Тармоўскай аб забойстве ёю дзіцяці, лісты тав. Курганова пракурору перахватаваліся раён. міліцыянін пры садзейнічаньні з боку нач. п.-т. канторы—Колка.

У перыяд сьледства па абвінавачаньні селькора Курганова ў забойстве дзіцяці Тармоўскай зьяўляецца, што яна ўказала на Курганова, што ён забіў дзіця, шуткуючы, што ўказваў на Курганова не падаўміў агент крмышышчу т. Лазараў. Праз 3½ тыдні пасыла арышту Кургану вызваляецца з-пад варты і ў хуткім часе справа па абвінавачаньні яго спыняецца.

Узмацэньне Курганавым селькораскай дзейнасьці і працяг з'яўленьня сельска-гаспадарчага камітэту.

Пасьля вызваленьня з-пад варты Кургану шырока разгортае селькораскую дзейнасьць па выяўленьні агіднасьці раён. працаўнікоў, у выніку чаго зьяўляецца рад зметак у друку. У акруговых органах падмаўляюцца пытаньне аб азьвіленьні Дамілюка з пасады, на што Чэрцікаў і бюро райкому рэзка раэгуе, хадайнічае перад загадчыкам адміністрацыйнага аддзела АВК аб неабходнасьці застаўленьня Дамілюка на старой пасаде, характарызуючы яго як «мяккага і сумленнага працаўніка».

Адначасова тав. Кургану хадайнічае перад заводкіраўніцтвам, акруговым інспэктарам працы і саюзам саўгандальслужачых аб дапушчэньні яго на працу. Некалькі пазьней, 18 студзеня 1928 г., Кургану просіць акруговага пракурора разабраць прычыны незаконнага яго арышту і прыцягнуць да адказнасці вінаватых, перахадзіўшы яго лісты. На заяву Курганова да пракурора не атрымана ніякага адказу. 19-га лістапада 1927 г., 3-га студзеня, 31-га студзеня 1928 г. кіраўніцтва сьпіртагарэлачным заводам прапацуе кантралю Вальшова і райпрабюро ў м. Расна Жураўлёву

дапушчыць Курганова на працу, бо ён—адноўлен на працы ў выніку таго, што ён і раней намі ня быў зьволен, а быў адхілен міліцыяй. Кургану зьяўляецца гарантыным служачым». Акруговае праўленьне саюзу саўгандальслужачых прапацуе ўлоўнаважанаму саюзу Жураўлёву аднавіць Курганова на пасаде, матывуючы гэта тым, што «пацярпеўшы ня быў зьволен, а толькі адхілен міліцыяй праз арышт». На гледзачы на паўторныя загады і прапановы аб дапушчэньні на пасаду т. Курганова, згодна ст. 47 працоўнага кодэксу, улоўнаважаным саюзам Жураўлёў дае адказ, што «Кургану ні ў якім разе ня будзе дапушчэн на працу» і не дапусьціў да працы Курганова.

Адначасова Чэрцікаў увесь час даваў катэгарычныя прапановы Жураўлёву не дапусьціць Курганова на працу, няправільна інфармаваў загадчыка адміністрацыйнага аддзела АВК т. Антонова і «Кресьціянскую Газету» аб тым, што Кургану зьяўляецца забойцай дзіцяці Тармоўскай і мае асабовыя рахункі з тав. Дамілюком.

Цяганіна ў пракуратуры і судзе

12-га лютата 1928 году справа пераходзіць Аршанскаму інспэктару працы тав. Націцкіму, які працягвае тав. Жураўлёву даць тлумачэньне па сутнасьці недапушчэньня Курганова на працу, а 22 лютата інспэктар працы раён пацярпеўшаму перадаць справу ў суд. Справа перадаецца пракурору для прыцягненьня да судовай адказнасці асоб, якія не дапусьцілі Курганова да працы, і толькі 20 чэрвеня 1928 г., праз 4 месяцы пасыла перадачы яе пракурору, справа перадаецца сьледчаму. Сьледства пайшло па галіне выкрыцьця пратэцыянізму ў саюзе саўгандальслужачых і раён. вык. камітэце, а не па галіне ўстанавленьня моманту прасьледваньня селькора Курганова. Сьледства набыло няправільны характар і цягнулася з чэрвеня па кастрычнік 1928 г., ня гледзачы на цэлы рад напамінаньняў ЦКК аб паскарэньні ходу справы. У часе вядзеньня сьледства адсутнічалі ўказаньні і кантроль з боку пракуратуры і АКК-РСІ аб характары вядзеньня справы, са справы выхалашчываецца ўвесь палітычны сэнс, адсутнічае ў матар'ялах сьледства Кургану, як селькор і грамадскі працаўнік, ЦКК няправільна інфармуецца з боку пракурора, што справа сьледства скончана.

Расьнянская справа і роля Курганова ў ёй

15-га сакавіка г. г. у вёсцы Забалоўце праходзіць даўка пабоішча зладзеяў і сялян працаўнікамі Расьнянскай міліцыі, у пабоішчы прымаля ўдзел 15 чалавек Расьнянскай міліцыі і розных службовых асоб. Справа па абвінавачаньні ўдзельнікаў пабоішча вядзецца вельмі паважна, маеца сур'ёзны намер акр. пракуратуры справу спыніць аўсім, не надаючы ёй ніякага грамадзкага

значэньня, абвінавачваемыя асобы вызваляюцца з-пад варты. Дзякуючы дзейнасьці селькора Курганова зьяўляецца зметка ў «Кресьціянскай Газете» пад назвай «Расьнянскіе держиморды (26-VI г. г.), у якой зьяўляецца выкрываецца п'янства, палавая распуста, агіднасьці расьнянскіх працаўнікоў, асабліва адказных, накаваецца на пабоішча ў Забалоўці і г. д. Толькі дзякуючы зьяўленьню гэтай зметкі, а сьледам за ёй і другіх зметак, якія апісваюць разлажэньне расьнянскай верхавіні, справе аб пабоішчы ў Забалоўці даецца палезны ход, у выніку чаго ўсе ўдзельнікі пабоішча атрымліваюць належную кару.

Цяганіна і бюракратызм у акруговых органах

У ліпені—жніўні 1928 г. ЦИК пяць раз напамінала Аршанскай АКК аб неабходнасьці хутэйшага сканчэньня справы т. Курганова і даць тлумачэньні аб прычынах выхалашчэньня цяганіны. Не раэгледаўшы справы па сутнасьці, а толькі па інфармацыі акр. пракурора т. Саціцкага, АКК адзін раз наведвала рэдакцыю «Кресьціянскай Газеты», што пытаньне аб Курганове разглядаецца і аб выніках «Кресьціянская Газета» будзе паведамлена. Толькі ў кастрычніку месіцы АКК разглядае справу па сутнасьці і пастанаўляе—«даручыць пракурору паскорыць сьледства па справе Курганова. Павярхоўнасьць адносіні і адсутнасьць дзвердлага пункту гледзеньня на гэту справу пацярпеўшага да судовай адказнасці асоб, якія не дапусьцілі Курганова да працы, і толькі 20 чэрвеня 1928 г., праз 4 месяцы пасыла перадачы яе пракурору, справа перадаецца сьледчаму. Сьледства пайшло па галіне выкрыцьця пратэцыянізму ў саюзе саўгандальслужачых і раён. вык. камітэце, а не па галіне ўстанавленьня моманту прасьледваньня селькора Курганова. Сьледства набыло няправільны характар і цягнулася з чэрвеня па кастрычнік 1928 г., ня гледзачы на цэлы рад напамінаньняў ЦКК аб паскарэньні ходу справы. У часе вядзеньня сьледства адсутнічалі ўказаньні і кантроль з боку пракуратуры і АКК-РСІ аб характары вядзеньня справы, са справы выхалашчываецца ўвесь палітычны сэнс, адсутнічае ў матар'ялах сьледства Кургану, як селькор і грамадскі працаўнік, ЦКК няправільна інфармуецца з боку пракурора, што справа сьледства скончана.

Цяганіна і бюракратызм Віцебскай працоўнай сэсіі

Роўналежна са сьледствам аб прасьледваньні селькора Курганова ў Віцебскай працоўнай сэсіі ўзьнікае працоўная справа т. Курганова аб аднаўленьні яго на рашэйшай пасаде, справа датгнецца з 1-га красавіка на 18 кастрычніка г. г. У зьявязку з тым, што сьпіртагарэлачны завод да якога належала вінная крама ў м. Расна, адмовіўся аднавіць Курганова на рашэйшай пасаде, а прафсаюзныя арганізацыі не падтрымлівалі ў аднаў-

леньні Курганова на працы, Віцебская працоўная сэсія разглядала справу тры разы. У першай пастанове Кургану навінен быў быць адноўлен на працы, але яму адмоўлена было ў выплаце за вымушаны прагул, другая і трэцяя пастановы працэсіі адмовілі Кургану і ў аднаўленьні яго на працы і ў выплаце яму за прагул, апошняя пастанова працэсіі зацьверджана Віцебскім акруговым судом.

Справа зайшла ў тунік

У выніку вядзеньня гэтых спраў (справы па абвінавачаньні службовых асоб у прасьледваньні Курганова і справы працоўнай сэсіі ў Віцебску аб аднаўленьні Курганова на працы) выявілася, што Віцебская працэсія ня можа аднавіць Курганова на працы да таго часу, пакуль Аршанская пракуратура не дакажа прасьледваньне Курганова, як селькора, расьнянскай працаўнікамі, з другога боку—Аршанская акр. пракуратура ня можа прад'явіць абвінавачаньня расьнянскім працаўніком у прасьледваньні імі Курганова да тае пары, пакуль Віцебская працоўная сэсія не адмовіць Курганова на рашэйшай пасаде. Праз цэлы год, такім чынам, справа зайшла ў тунік.

Застаецца дадаць, што ўся справа, усе зьявішчы бюракратызму і цяганіны, выхалашчываньне са справы Курганова фалішчынага сэнсу, недастатковае рэагаваньне на разлажэньне верхавіні апарату Расьнянскага раёну прайшлі міма акруговага камітэту партыі, які нічым не раэзваў на ўсе гэтыя зьявішчы.

Такім чынам, наймаверным бюракратызм і фармалізм Аршанскіх акруговых органаў уладзі з падтрыманьнем досыць добрай парцыі бюракратызму Віцебскай працоўнай сэсіі пры зьяўленьні, самым глосным прасьледваньні Курганова з боку расьнянскага «начальства», выцягнулі ўсе сокі ў селькора, давалі да жабрацтва і галечы цэламу сям'ю, прымуеўшы прадаць усю маемасьць (каля, авец і інш.), улазеў ў даўгі дзеля таго, каб дзесяткі раз езьдзіць у Воршу, Віцебск і Маскву—шукань праўды. Толькі вьезд члена ЦКК Беларусі на месца і правядзеньне разам з пракурорам Нар. Кам. Юстыцыі надрабязнага сьледства ўсёе справы далі магчымасьць разблытаць гэты вузел, дзе ў валіні брудны камяк спляліся ўсе агіднасьці бюракратызму, подлая інстынкты п'яноўных працаўнікоў, дзікасьць сялянскага быту і труднасьці барацьбы грамадзкага працаўніка з гэтай сьмуднай пражытка мінулага.

Вынікі расьледваньня заслуханы на прэзыдыюме ЦКК, дзе напэўна ўстаноўлены як факты прасьледваньня селькора Курганова, так і ўвесь малюнак адносіні мясцовых органаў ўлады да гэтай справы. Прэзыдыум ЦКК пастанаўіў аддаць пад суд усіх прасьледвацеляў, прыняць неадкладныя меры да аднаўленьня Курганова на рабоце і выплаты за гадовы прагул, а таксама меры ўздзейнічваньня ў адносінах усіх проста ці ўносна вінаватых у стварэньні гэтай іліяміны.

К. ЗЬЛКІНД.

Для каго будаваўся „дом селяніна“?

Грамадзкая арганізацыя пі пыватная камісія

Чаму вучыць справу авантюрына скаршыўскага

3я п'яноўкамі на прагледзеці / в'яшчэньні

3я п'яноўкамі на прагледзеці / в'яшчэньні

КАНЦЫЛЯРЫЯ І ІНТЭРНАТНЫ ЗАНЯТКІ ПАМ'ЯШКАНЬНЕ, А СЯЛЯ-
НЕ НАЧУЮЦЬ У ЗАЕЖДЖЫХ ДАМОХ

ЯК ГАРАДЗКІ АРХІТЭКТАР І БУДАЎНІЧЫ КАМІТЭТ „ДАПАМАГАЮЦЬ“ ЗМЫЧЦЫ

Агідная гісторыя

Ня глядзячы на ўсялякія турма-
зы ў будове «Дому Селяніна» ў
Менску з боку менскага архітэктара
і на яго дакладах, таксама і з
боку менскага гарадзкага савету,
будынак усё-ж пабудаваны.

Небескарысна, аднак, расказаць
навучную гісторыю гэтага пабуды-
вы.

Што толькі не рабілася, каб са-
рваць будаўніцтва, якія толькі агід-
ныя тэорыі не выдумляліся! Раней
гаварылася, што ня трэба буда-
ваць «Дом Селяніна» ў цэнтры го-
раду ды яшчэ побач са сквэрар,
бо школа мужыку аддаваць гэты
каштоўны пляц. Потым, калі ўжо
выводзіўся другі паверх, дык на-
чалі гаварыць, што пабудова дала
пчыліну і г. д., і г. д. Адным сло-
вам, усё было пушчана ў ход мен-
скім архітэктарам, каб пабудову
сарваць.

Урэшце, будынак пабудаваны.
Менскі архітэктар усё-ж яшчэ не
адмовіўся ад паваньня справы на-
лежнага абсталявання «Дому Се-
ляніна».

Усім вядома, што задачай «Дому
Селяніна» зьяўляецца—прадстаў-
леньне селяніну культурнага адна-
чынку. А ці дапушчальна супраць-
ляць супроць таго, каб раней, чым
лажыцца на добры мяккі чысты
дожак, селянін мог абмыцца ў
ваньне або лазьні.

Менскі архітэктар прытрымліва-
ецца нахонт гэтага іншай думкі.
На практыцы абсталяваньня ва дварэ
«Дому Селяніна» лазьні і пральні
ён дае наступнае заключэньне: з
пункту погляду архітэктары, да-
брабыту і санітарны лічыць неда-
пушчальным абсталяваньне лазьні

і пральні на дварэ «Дому Селяні-
на», бо ён знаходзіцца блізка ад
гарадзкага сквэру, вайсковага шпі-
тэлю і іншых грамадзкіх арганіза-
цый.

Вось якую «дзелавую» дапамогу
менскі архітэктар аказвае змычцы
рабочага з селянінам. Горш усяго
тое, што свае думкі яму ўдаецца
праводзіць і праз іншыя нашы
ўстановы, як напрыклад, праз «ка-
мітэт на справах будаўніцтва», які
згадзіўся з бесчалавечна агідным
заклучэньнем менскага архітэктара
(глядзі пастанову камітэту ад
3-га кастрычніка 1928 г. № 7).

Я ўпэўнены, што ў кожнага, хто
падпісаў гэтую пастанову, у ква-
тэры ёсьць добрае культурнае аб-
сталяваньне: ванна і ўборная. І гэ-
та ня глядзячы на тое, што іх ква-
тэры знаходзяцца ў любым месцы
гораду. Дык чаму-ж яны ня хочуць,
каб і селянін панюхаў культуры.

«Дом Селяніна» гатоў да адчы-
неньня, якое будзе прытасавана
да сьвята 10-годзьдзя абвяшчэньня
Савецкае Беларусі.

На абсталяваньне лазьні грошы
асыгнаны. Але дзякуючы мен-
скаму гарадзкому архітэктару
«Дом Селяніна», як культурная
ўстанова, ня скончаны.

«Дом Селяніна» адзін з лепшых
сродкаў змычкі рабочага з селяні-
нам. Гэтую змычку імкнуцца пару-
шыць людзі, якіх трэба выгнаць з
савецкіх устаноў.

Трэба думаць, што РСІ ўмяша-
ецца ў гэтую справу.

ВАЛОДЗЬКА.

Ці мэтазгодна гэта

Памішаньне старога «Дому Селя-
ніна» на Ленінградзкай вул. не дала
магчымасьці спрыяць з задачай публі-
чна абслугоўваньня селян. Цесната
заўсёды была вялікай перашкодай на
шляху ня толькі праводзеньня тэй ці
іншай культурна-выхаваўчай працы
ў «Доме Селяніна», але і нават
разьмяшчэньня ў інтэрнаце «Дому
Селяніна» прыляжжачых у Менск селян...

Пастаў доўгачаканы час. Пабудова
новага «Дому Селяніна» на Чырво-
наармейскай вул. скончана.
Але не паспеў яшчэ «Дом Селя-

ніна» адкрыцца, як у яго ўжо пачалі
пераводзіць розныя ўстановы і арга-
нізацыі.

Дзеля гэтага прычыны значная частка
засяджэньня дамоў з-за недахопу месца
ў «Доме Селяніна», а ў новым «Доме
Селяніна» ўжо разьмяшчаліся такса-
ма тэатра-лесопарадкавалі НКС, інтэр-
нат Камузу, мае быць пераведзены
«Дом спецыялістаў» пратэдуе такса-
ма на памішаньне насенная стан-
цыя Інтэрнат Камузу заняў на 4-м

паверсе «Дому Селяніна» ўсё правае
крыло фасаду, таксама заняў на
тым-жа паверсе значную частку га-
лоўнага фасаду.

Такім чынам усё селян новы «Дом
Селяніна» поўнасьцю абслужыць ня
зможна. Інтэрнату на 112 чал. для
ўсіх прыляжжачых у Менск селян,
блазуюцца, на жоніцы. Культурна-вы-
хаваўчай працы таксама перашка-
джае цесната памішаньня.

Мы добра разумем, што адвод
пад інтэрнат Камузу 4-га паверсу
«Дому Селяніна» выклікае жыль-
вым крызісам, недахопам жыллёвай
плошчы, але можа быць ёсьць які
небудзь другі выхад—гэта трэба пра-
думаць, абгаварыць.

Некалькі слоў аб парадку разьмяш-
чэньня ў новым «Доме Селяніна» кам-
мунальнай і таксатары. З пачатку
камуналізму знаходзіліся ў паміш-
качын старога «Дому Селяніна», а
таксатары—у новым Доме. Понім
па распараджэньні Наркамзему яны
абмяняліся памішаньнямі: каму-
наліцы перасліліся ў памішаньне,
якое займалі таксатары, а апошнія
—у стары «Дом Селяніна», дзе зна-
ходзіліся камуналіцы.

Назаўтра-ж пасля гэтага абмену
памішаньнямі, на распараджэньні
таго-ж НКЗ таксатары зноў пе-
раводзіліся на свае старога месца.
Камуналіцы прышлося перавярнуцца
з 1-га паверсу на 4-ты.

Дзе распарадчаць? Дзе абдумане?
загадкі разьлічанае, разьмеркаванае?
С. Г.

са, у кватэры Красінскага, зьмяш-
чаецца беларускае таварыства
драматычных пісьменьнікаў.
Намесьнікам старшыні таварыства
зь'яўляецца ўласнік кватэры Кра-
сінскі. Карыстаючыся тым, што ні-
кто ня ведае аб існаваньні тавары-
ства, яго кіраўнікі робяць усё,
што дэрга пага захоча.

Калі арганізавалася таварыства
(у 1926 годзе), на службу была
прынята супрацоўніца Міронава,
якая выконвала работу рахункаво-
да і дзелавода. Таварыства плаціла
ёй 15 руб. у месяц у той час, як
сярэдняя стаўка была ня менш 50
руб. На просьбы супрацоўніцы
даць ёй спраўку для ўступленьня
ў члены саюзу, Красінскі заўваў:
«Нам ня трэба, некарысна мець
працаўнікоў членаў саюзу».

Жонка Красінскага штомесячна
атрымлівае грошы за прыбірацьне
памішаньня. Канцылярыя тавары-
ства зьмяшчаецца ў кватэры
Красінскага. Жонка апошняга атры-
мала аванс у 420 руб., навяла
памішаньне для сябе, а частку
кватэры дала таварыству.

З самага пачату арганізацыі
таварыства ня было рэвізіі. Але
вось, калі Красінскі і Савіч пара-
шылі звольніць супрацоўніцу Міро-
наву, яны стварылі рэвізійную ка-
місію, каб адшукаць новады для
званьненьня.

Рэвізію рабіў адзін толькі тап.
Паўловіч—супрацоўнік ВСНГ, яко-
му праўдзьне заплацілі 100 руб.

Парадкамі ў таварыстве паві-
на запікавіцца акруговая рабоча-
сялянская інспэкцыя. Мэтэор.

У блэйшы час у Варжоўным Судзе
ВССР будзе разглядацца справа
Усесаюзнага авантурніка Скаршэў-
скага, Адама Канстанцінавіча, ён-жа:
Кракоўскі, Альфонс Казімеравіч,
Крукавец, Пётра Пятроніч, Пятроў,
Пётра Мартынавіч і г. д.
Авантурыстычная дзейнасьць Скар-
шэўскага разьвівалася на працягу
доўгага часу, ледзь ня з 1919 году, і
ў нашу задачу зараз уваходзіць па-
ставіць перад партыйнай і савецкай
грамадзкасьцю горкую навуку таго, як
за паперкамі не разгледзелі авантур-
ніка.

У 1919 годзе, дзякуючы фальшы-
вым дакумантам, авантурнік пры-
своівае сабе годнасьць члена
УсеКП(б) і выпайшоў тэхнічную
асьцету (інжынер). На работе ваен-
кома, за гаспадарчых злачыньстваў
яго аддаюць пад суд і выключваюць
з партыі. Але, захаваўшы пры сабе
партбилет ён уцякае ў Омск і пасту-
пае на службу, на працу праправа
вайскова-інжынернай дыстанцыі, за-
хватае буйную суму грошай і ўця-
кае.

Праз кароткі час з украдзеным
партбилетам авантурнік на гаспадар-
чай пасадзе ў Харкаве, дзе робіць
растрату і ўцякае ў Расоў на Доне.
Там, у Паўночна-Каўкаскай краіна
камісія дапамогі зьявіленым захват-
вае 5.000 руб. і... арыштоўваецца,
але ўцякае в-пад варты на гэты раз
без партбилета.

І, нарэшце, зноў сфабрыкаваўшы
ў Ленінградзе партбилет (узору
1922 г.) і асабовую партсправу на
імя Скаршэўскага А. К., авантурнік
зьявіўся ў Менск у пачатку 1925 г.
у якасьці дэмабілізаванага камандзі-
ра ў Туркестанскага фронту.

Дакуманты яго былі «ліпавыя» і
досыць было-б больш уважліва іх
праглядзець, каб лічыць ў 1925 г.
красінскага авантурніка.

Перад намі «асабовая партсправа»,
дзе ў анкетце партсправы 22 г. аб
службовым стацьі, якая «складалася»
ў 1923 г., гаварылася, што ў

1924 г. Скаршэўскі ўжо працаваў
красінскім ваенкамом у Айма-Аце.
Гэта пазнавае багатыя «справакі»
адольнасьці авантурніка «Партанка-
ты» яго «спасьведчаньня» пачаткам:
«В. О. Управл. Инсп. Инжен. войск
Крым. района, у якой: у «1912 г.
(ён) скончыў ускоренны выпуск во-
енно-інж. акадэміі при РКК» (!?),
г. зн. фальшыўка была настолькі
груба складзена, што Чырвоная ар-
мія, аказаецца, ісгавала яшчэ ў
1912 г., а ў 1913 г. «Ревтрибунал
Туркфронта за самавольную выруб-
ку лесасекі «примыгивает его да ад-
казнасьці. Усё гэтую бягучую дзей-
насьць быццам-бы падпісвае «Начпалт-
управления Туркфронта», а пачаткам...
Инжынернай дыстанцыі.

Людзі, для якіх паперка, гэта—
усё, якая-б яна ні была недарэчна,
прамаралі і тое, што ўсе дакуман-
ты штыты белымі ніткамі. Напры-
клад, у характарыстыцы зазначаецца:
«Рабоче-крестьянская и Красная», а
Скаршэўскі: «имеет в сторону (?)
диктатарский уклон большого раз-
маха», або ён-жа: «на основании
приказа... где мобилизуется в бессро-
чный отпуск» (выписка з няяснучага
загаду).

Як быццё, ва ўсіх гэтых «даку-
мантах» ня толькі нячыйны, падпісы
і даты, але сама нячыйнасьць і сувязь
крыжыць аб тым, што перад намі
стаіць сапраўдны авантурнік. І тым,
што меў справу з гэтым «камуністам»
у Менску і Мазыры, варта было-б
толькі «справерці вочы» і папрасіць
авантурніка «присесть» ў «не столь
отдаленное место» і гэтым пакласці
капец яго небясьпечнай авантуры.

Гэтага ня здарылася, бо глупства
чалавечэе непратоднае. Таму аван-
турнік спачатку робіць адзіным
інструктарам Мазырскага акругнаму
КП(б). Але можа там да яго пры-
гледзіліся, можа там зьяўнулі ўва-
гу на яго «дакуманты» На жаль гэта
га ня здарылася.

Скаршэўскі дасягнуў мэты: ён па-
чынае абаводзіцца прыяцелямі. У
першую чаргу ён павабляецца ад
фальшывага партбилета. Ці доўга:
«селяніны» ў вучастадзелье АК,
асабісты прыяцель і асоба Бобрыка
(па справе ён прылягваецца, як су-
бутэльні Скаршэўскага), публікацыя
аб зьбегі і... новыя, сапраўдны
партбилет у кішэні. А з новым парт-
билетам ці доўга атрымаць дублікат
вучотна-вайсковага білету ад Мазыр-
скага ваенкамату, які павінен пась-
ведчыць яго работу ў Чырвонай ар-
міі. І тут вялікі дурань з ваенкамату
сьведчыць, што Скаршэўскі ў адзін
і той-жа час быў загадчыкам кля-
ным аддзяленьнем чыгуначнага ба-
талёну Туркфронта, быў дэмабіліза-
ваны і быў «младшим инженером
квартирдела севастопольского воен-
комата». У адзін і той-жа час ён
знаходзіўся і на Туркестанскім і на
Паўднёвым фронтах. Усё гаварыла
аб авантурызьме, але толькі не для
адуралых людзей з ваенкамату.

Але можа на яго работе можна
было хоць заглядзець, хоць крыху
прыгледзецца: хто-ж такі гэты Скар-
шэўскі? Правярэм.
З абавязкамі інструктара ён ня
толькі ня справіўся, але і збанкру-
таваўся. «Член партыі з дакастры-
нічальным стажа, толькі што дэмабі-
лізаваны ваенком Чырвонае арміі»,
ён у палітычных пытаньнях выказваў
страшаную няпільнасьць.

Пачалі варажыць, куды яго дзець.
Авантурнік, убачыўшы, што ім кіру-
юць людзі, якіх можна заўсёды абду-
рыць, запрапанавалі: «пефелесообраз-

но мариновать человека на той рабо-
те, в которой он не имеет специ-
ности, что-же касается меня лично, то
считаю, что меня можно и необходи-
мо (!) как инженера использовать на
хозяйственно-строительной работе».
Сказана зроблена: авантурнік—на
пасадзе загадчыка рамонтна-будаўні-
чым пададзелам акрамгасу. Тут
ён вярнуе прыяцеляў у ліку сваіх
падначаленых: тэхніка, веды якога
яму так патрэбны, а хто вышэй—таму
пунчае «ныл у вочы» (даклады
ў няпільных і ружовых фарбах).

А потым пачалася «работа». На буд-
даем яе апісваць: гэта доўгая і сум-
ная гісторыя. Зазначым толькі п
кеатарыя «дробязі» з АКК і гэтым
абмяжумся. АКК перш за ўсё робіць
партперананьне таму таварышу,
які прабуе пісаць аб злویжывань-
ні «партыйца» Скаршэўскага. А
потым, у верасьні 1926 г., АКК пад-
шывае (ага, усё-ж такі трымалі ў
руках!) у асабовую справу Скар-
шэўскага паперку такога зьместу:
«за дзеркае парушэньне п. п. ка-
дагавору, за абурэньне супроць ся-
бе (ці толькі супроць сябе?) рабочых
абвясьціць вымову». А праз не-
калькі месяцаў, у лютым 1927 году,
АКК падшывае другую паперку: «за
п'янаства, гульню ў карты, нявыт-
рыманасьць, нягчырасьць і сувязь з
чужым, варожым элементам—вы-
несці суровую вымову в напярэ-
джаньнем» і далей... «лічыць мэ-
тазгодным перавесці на работу ў ін-
шую акругу». Між іншым, перад гэ-
тым рэвізавалі яго «інжынерскую
дзейнасьць», але... «нічога не знай-
шлі».

У выніку такога пастановы АКК,
авантурнік «добрахотна» пераяз-
джае ў Ст.-Аскан, Курскае губ., пакі-
даючы ў Мазыры на некалькі дзесят-
каў тысяч рублёў розных растрат.

У Асколе ён доўга не затрымаўся,
каштаваў толькі 3.500 руб. Там яму
заложылі «працоўны сьпіс», у які
запісана ўся тая блытаніна з Мазыр-
скага ваенкамату.

Нарэшце, Скаршэўскі ў Маскве, у
НК Шл. Зн., дзе ён прадставіў адбі-
кі са сваіх «спасьведчаньняў» і Ма-
зырскі партбилет са стажа з крас.
1917 г.
Хто і якія перагаворы вёў у НК
Шл. Зн. са Скаршэўскім, нам пакуль
што невядома, але ўжо ў пачатку
сьнежня 27 г. мы яго бачым у якась-
ці нам. праправа на пабудове чыгу-
начных мастоў у Кіеўскім раёне і
адным з камандзіроўку Кіеў-Масква
для куплі будаўнічых матэрыялаў.

На гэты раз яго камандзіроўка
была апошняй: прыехаўшы ў Маскву,
авантурнік быў арыштаваны АДПУ.
Якія вывады? Вывады самі на-
проставацца. Людзі, праз чые ру-
кі праходзіў гэты авантурнік, сьле-
па верылі паперкам і ня лічылі па-
трэбным нават заглянуць у
іх непраўдападобны зьмест, ня
Мы наўмысьля паршліва ішлі па
сьлядох гэтага авантурніка каб на гэ-
тай справе паказаць і сказаць, што
нам трэба моцна ўдарыць па нехай-
насьці, партыйна-савецкай абломаш-
чыне і адеутнасьці ўсялякай піль-
насьці, якія часта нам вельмі дора-
га каштуюць.

Вось чаму мы лічым, што апрача
самага авантурніка, трэба прыня-
дуць да адказнасьці і тых савпарт-
дурнаў, якія «прахлопалі» авантур-
ніка, якія так добра «рэвізавалі» ра-
боту Скаршэўскага, што простая пад-
робкі і жульніцтва былі выкрыты
потым толькі органамі АДПУ.

П. ІЗОХ.

МЕНСК

100.000 руб. на пабу-
дову паказальнага
дзіцячага дому

Цэнтральная дзіцячая камісія пача-
ла падрыхтоўку да адкрыцьця ў Мен-
ску ўсёбеларускага паказальнага дзі-
цячага дому, закладна янога адбудзе-
ца ў дні сьвяткаваньня 10-годзьдзя
абвясчэньня БССР. Намячаецца вод-
пук на гэтую мэту каля 100.000 р.
У дзіцячым доме будзе разьмешчана
каля 200 бяспрытульных. Праеунецца
пабудова вялікага дому, у якім будуць
абсталяваны інтэрнат, стадоўні і розны
вытворчыя майстэрні.

86.000 р. на добрабыт Мен-
ску

Вітро камунальнай сэкцыі гарсавету
авантэжыра з плянам работ па добра-
быту гораду на 1928-29 г. На гэтых ра-
боты вызначоўца 86.000 руб. З гэтай
сумы 50.000 р. мяркуецца адпусьціць
на забрукаваньне і перабрукаваньне ву-
ліц. Намячаецца пабудова новага рын-
ку, грамадзкай уборнай і г. д.

За дзень

— ВЫЙГРЫШЫ ПА ПАЗЫКАХ.
За апошнія пяць дзён па 5-м ты-
ражы 1-й пазыкі індустрыялізацыі
аплачана 143 выйгрышы на суму
6.584 руб. у тым ліку 4 выйгрышы
па 250 руб. і 21—па 100 руб. Па
9-м тыражы пазыкі 1926 г. аплачана
16 выйгрышаў на суму—1 т. р.

— БЕЛАРУСКІЯ ЗАПАЛКІ НА ІЯ-
МЕЦКІМ РЫНКУ. У гэтым годзе Бе-
ларускі запалкавы трыст уяршыню рас-
пачаў вывозіць загалі ў Нямеччыну.
Ужо апл.аўлена ў Нямеччыну каля
25.000 скрымак з беларускімі запалкамі

— АДРЫЦЬЦЕ ДАРОЖНЫХ КУР-
САЎ. Праўдзьне Аўталору адкрывае
17 сьнежня ў Менску і Віцебску 4-ме-
сячны курс па падрыхтоўцы дарож-
ных майстраў. У Менску на курс буд-
дзё прынята 52 чал., а ў Віцебску 37 ч.
На курсы будуць прымацца сяляне і ра-
бочыя, якія працавалі на дарожным бу-
даўніцтве.

У прэзыдыуме ЦСПСБ
Арганізацыя лектарска-экскур-
сійнага бюро

Абслугоўваньне клябаў і прадпры-
емстваў лектарскімі сіламі па аэцыя-
льных пытаньнях, а таксама вучот і
Урагуляваньне экскурый заўсёды на-
тыяляюся на адеут асьцё кіруючага
гэтай справы цэнтру.

Таное становішча выклікала патрэбу
стварэньня пры ЦСПСБ спецыяльнага
лектарска-экскурыйнага бюро.

У 2-хтыднёвы тэрмін павінен быць
ўлічаны ўсе лектарскі сілы Менску
па ўсіх спецыяльнасьцях для акары-
станьня іх у клябах, а таксама на-
ладжаньня сувязі з месцамі.

Непарадкі на пабудове веткі

На пабудове веткі ад казахізьніцка
да чыгуачкі вышлі рад непарадкаў.
Адсюль на веткі ўмоўна імя вельстар-
чальна і апоўзаволь і г. а. Камуналь-
ная сэкцыя гарсавету вызначыла тэх-
нічную камісію, якой даручана абсьлед-
ваць работу на пабудове веткі.

З'ўтра на вуліцах Менску, Гомелю, Віцебску, Воршы і інш. акруговых гарадоў будуць прадаваць газэту-аднаднёўку „КАМСАМОЛ—ШКОЛЕ“. Грошы ад продажы газэты цалком пойдучь на карысьць нашай працоўнай школы. Кожны рабочы і служачы, кожны настаўнік і студэнт павінен абавязкова купіць гэту газэту.
У газэце зьмешчаны артыкулы т. т. Гамарніка, М. Калініна, Гападзеда, Галавача, Стасэвіча, Пічэты, Луначарскага, Баліцкага, Бялугі, апавяданьне Зьмітрака Бядуні; вершы і байкі: Купалы, Копаса, Яляксандравіча, Крапівы, Дзеркача, Грамыкі.
„КАМСАМОЛ—ШКОЛЕ“ каштуе толькі 5 капеек.

ЗДАРЭНЬНІ

— НЯШЧАСНЫ ВЫПАДАК. Па- заўчора на пабудове універсітэцкага гарадку з 3-га паверху ўпала цагла на рабочага Гурэвіча, якому разбіла галаву. У цяжкім становішчы Гурэвіч быў адпраўлены ў больніцу.

— ПАЖАР. 7-га сьнежня па Віленскай вул. выбух пажар, якім знішчаны адвапавархова драўляны д. і хлэй з хлебам. Страты значныя. Падазраецца падпал. Па гэтай справе затрыманы адзін чалавек.

РАДЫЁ-ПЕРАДАЧА

Нядзеля, 9-га сьнежня
10-00—10-25.—Антырэлігійная гутарка.
10-25—11-00.—"Беларуская Вёска" на радыё.
11-00—11-40.—Сядзвінскі канцэрт.
11-40—12-10.—Сьпявайдзе разам з намі.
12-10—1-00.—Двапачы час.
1-00—1-55.—9-ая лекцыя па вывучэньні мовы эспэранто.
6-00—6-30.—Камсамольская радыё-газета "Чырвоная Зьмена" на радыё.
6-30—7-10.—Рэдыяматар з адказамі на тэхнічныя запытаньні.
7-10—8-40.—Літаратурна-музычны радыё-журнал.

8-50—11-00.—Зьмешаны папулярны канцэрт з удзелам аркестра радыё-рабочы і сьпевакоў: Вастоква, Александровскай і інш.
Панядзелак, 10-га сьнежня
6-00—6-25.—Даклад "Перавыбары саветаў і самакрытыка ў вёсцы", тав. Леўкоў.
6-25—7-00.—Музычны адшчымак.
7-00—7-20.—Гутарка з настаўнікамі—тав. Мацюкевіч.
7-20.—Перадача праграмы.
7-25—8-10.—Беларуская радыё-газета з літоўскім аддзелам.
8-20—11-00.—Канцэрт.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— У панядзелак з 7 гадзіне ўвечары, у памяшканьні Агітарпабінату клубу Карла Маркса адбудзецца метадычная нарада ўсіх кіраўнікоў дэлегацкіх сходаў па пытаньні распрацоўкі тэм да 10-гадзядзя Жанадзеляў.
Дэка ўсіх кіраўнікоў дэлегацкіх сходаў абавязкова без спазьнення.
АПА Менакругіому КП(б)Б.
— У сераду, 12 сьнежня, Дом Камсамолу (клуб "КІМ") сумесна з Фрунзаўскім райкомам наладзіць культваход у Беларэатэатр на пастаноўку "Над Нёманам".
Пачатак з 8 у паловае гадзіне. Білеты ў Доме Камсамолу на ваўжках ячэек і юнскіх штольбыва.
— КЛУБ ІМЯ КАРЛА МАРКСА.
1) У панядзелак, 10 сьнежня—кіно. Пачатак з 8 і 10 гадзіне ўвечары. Выклікаецца 3-я група дружыны парадку.
А 8 гадзіне ўвечары, у пакоі № 6 адбудзецца агульная рэпэтыцыя ўсіх вапчых у пастаноўцы "Чалавек з партфелем" пад кіраўніцтвам тав. Сьмялянava. Яўка абавязкова.
А 10 гадзіне ўвечары—заяткі спартаўнага гуртка.

2) Сьбніа, з 6 гадзіне ўвечары—заяткі гуртка ІЗО.
А 7 гадзіне—заяткі струннага аркестру.
А 8 гадзіне—заяткі гуртка па вывучэньні ангельскай мовы.
— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сьбніа з 7 гадзіне ўвечары—пасяджэньне фракцыі праўленьня дому. А 7-й гадзіне ўвечары—агульная сход клубных улюбавававых. А 8-й гадзіне ўвечары, у памяшканьні чытальні тав. Топілаў будзе прачытана лекцыя на тэму: "Культурная рэвалюцыя і сучасная літаратура". Бібліятэка будзе адчынена да 8 гадзіны ўвечары.
— КУРСЫ ІНСТРУКТАРОЎ АНТЫ-АЛЬКАГОЛЬНЫХ ЯЧЭЕК. Дом Савасьветы даволіць да ведама саюзаў і ФЭМК, што ў панядзелак, 10 сьнежня, роўна з 2 гадзіне дна у Доме Савасьветы (палац Воля, 23/2) пачнуць функцыянаваць курсы інструктароў антыалькагольных ячэек. Яўка выдзеленых т. т. абавязкова.
Адкасны рэдактар ЯН. АСЬМОЎ.

С. Е. Н. Б. Н. Я.
У ТЭАТРАХ КІНО
БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
НЯДЗЕЛЯ, 9 СЬНЕЖНЯ, ДЛЯ МЕНШВЭЮ
БРОНЕЦЯГНІК 14-69
Пачатак роўна з 8-й гадзіне ўвечары.
Пасьля 3-га сыгналу ўваход у відэюны зачынены.

КІНО-ТЭАТР
Культура
КІНО
Чырвоная Зорка
КІНО
ІНТЭРНА-П
I. нямецкі баявік "МОРЯК", у 6 частках
У гал. ролі відэомая нямецкая арт. ЗЛЬЕН РЫХТЭР.
II. мастацкі фільм "МОСТ ПРАЗ р. ВЫПЬ", у гал. ролі
Вялікая вышочная пастаноўка
Дачка РАФКЕ
на ст. др. у 840 ст.
у гал. ролі
ВЗРНЭР ПРАУСС
Зьшы праграмы гастролі арт. ланістр. эстрады
папулярнага сатырыка
Сяргея БРОНСКАГА у арыгінальным рэпертуары.
3 прычыны вялікага посьпеху—яшчэ 3 дні: 7, 8 і 9 сьнежня
апер. л. тэатра-прыгоднікі нічо-раман у 2 сэр. 14 част.

(V ГОД ИЗД.) ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1929 ГОД (V ГОД ИЗД.)
НА ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПОД РЕД. АКАД. С. Ф. ПЛАТОНОВА
И ПРЕЗИДИУМА РЕДКОЛЛЕГИИ — акад. Д. К. ЗАБОЛОТНОГО, директора Научного
Инстит. им. Лесгафта, проф. Н.А. МОРОЗОВА (шлисесльбуржца) и акад. Е. В. ТАРЛЕ
„ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“

НАУКА, ИСКУССТВО, ЛИТЕРАТУРА, ТЕХНИКА

24 КНИГИ
ЖУРН.

В журнале 1927-1928 г. г. напечатаны статьи следующих видных ученых: акад. В. М. Бехтерева, проф. В. А. Вагнера, проф. Б. П. Вейнберга антрополога Академии Наук Б. Н. Вишневого, проф. П. А. Виттенбурга, проф. Г. Г. Герсиля, проф. С. П. Глазенапа, проф. В. С. Груздева, проф. С. О. Грузенберга, проф. Н. С. Державина, акад. Д. К. Заболотного, Э. И. Козалева, путеш. акад. П. К. Козлова, Л. А. Кулина, проф. И. А. Рынина, проф. В. Г. Тан-Богораз, акад. Е. В. Тарле, акад. А. Е. Ферсмана, поч. члена Акад. Наук проф. О. А. Хвольсона, проф. П. Ю. Шмидта, проф. П. Н. Штейнберга, ректора Всесоюзной Академии художеств проф. Э. Э. Зосена и мн. др.

Подписная цена на „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ 6 РУБ. БЕЗ ПРИЛОЖЕН. В ГОД С ДОСТАВК. И ПЕРЕСЫЛКОЙ
Допускается рассрочка: при подписке 3 руб. и к 15 июня 3 руб., или при подписке, к 15 апр. и к 15 июня по 2 руб.
Не состоящие подписчиками на журнале „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ и подписавшиеся в Гл. Конторе журнала „Вестник Знания“, Ленинград, Стремянная, 8, или выславшие по указанному адресу подписную плату, получат бесплатно журнал „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ со дня получения Конторой денег до конца 1928 г.

ВСЕМ подписавшимся и выславшим деньги по позднему 1-го января 1929 года в Главную Контору журнала „Вестник Знания“ Ленинград, Стремянная, 8, будет разослаано с первыми №№ журн. „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ бесплатное приложение
НАУКА В КАРТИНАХ И КОНСПЕКТАХ
Под редакцией антрополога Академии Наук Б. Н. Вишневого, проф. С. П. Глазенапа, проф. П. Ю. Шмидта и др.

ИЛИ МОЖНО ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ О ПРИЛОЖЕНИИ ПО ОДНОМУ ИЗ НИЖЕСЛЕДУЮЩИХ АБОМЕНТОВ:
ЦЕНА ЭТОГО АБОМЕН. 12 РУБЛЕЙ В ГОД. РАССРОЧКА: ПРИ ПОДПИСКЕ 3 РУБ., К 15 МАРТА 3 РУБ., К 15 ИЮНЯ 3 РУБ. И К 15 СЕНТЯБРЯ 3 РУБ. ПОДПИСЧИК АБОМЕН. №1 ПОЛУЧАЕТ, КРОМЕ 24 КНИГ „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ ЕЩЕ
КЛАССИКИ
мировой науки
Ньютон, Лавуазье, Гельмгольц, Гумбольдт, Ламарк, Дарвин, Бэр, Мендель, Шастер, Мечников, Менделеев и Эйнштейн.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ
под редакцией: проф. Г. Г. Генделя, Э. Ф. Голлербаха, акад. С. Ф. Ольденбурга, проф. Н. П. Сычева и проф. Э. Э. Зосена.
ЦЕНА ЭТОГО АБОМЕН. 12 РУБ. В ГОД. РАССРОЧКА: ПРИ ПОДПИСКЕ 3 РУБ., К 15 МАРТА 3 РУБ., К 15 ИЮНЯ 3 РУБ. И К 15 СЕНТЯБРЯ 3 РУБ. ПОДПИСЧИК АБОМЕН. № 2 ПОЛУЧАЕТ, КРОМЕ 24 КНИГ „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“, ЕЩЕ
НОВЕЙШИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПОД ОБЩИМ ЗАГЛАВИЕМ
ПРИРОДА И ЛЮДИ

Все книги богато иллюстрированы оригинальными фотографиями, рисунками, картами. В составлении принимали участие видные ученые и путешественники проф. А. В. Бородин, проф. Ю. Н. Воронов, проф. А. И. Иванов, проф. И. И. ИВАНОВ, Л. А. КУЛИК, проф. М. А. Мераарт, проф. Н. А. Рынин, акад. А. Е. Ферсман, проф. Г. Ф. Чиркин, проф. П. Ю. Шмидт, П. И. Ювачев и др.

ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ
А. БРЭМА перевод с последнего юбилейного издания с дополнением о фауне СССР.
Свыше 500 рисунков, фотографий, таблиц.
АБОМЕНТ № 3. Цена этого абомем. 15 руб. в год без рассрочки. Подписчик абомем. № 3 получает, кроме 24 кн. „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“, еще два капитальных сочинения в художественных переплетах
ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

НАРКАМАСЬВЕТЫ БССР
гэтым аб'яшчае, шт о
савет журы конкурсных праектаў па разглядзе школьных тыповых будынкаў
АРГАНІЗУЕ
папярэднюю выстаўку праектаў для агляду.
Выстаўка будзе адкрыта ў будынку 27-й школы па Савецкай вул., д. № 52.
ад 9-га па 16 сьнежня 1928 г. уключна.
У будзённыя дні—ад 10 да 12 і ад 17 да 20 гадз, у дні адпачынку—ад 10 да 17 гадз
УВАХОД ВОЛЬНЫ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ ГАЗЕТА“
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ БОЛЬШОЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ
КРАСНАЯ ПАНОРАМА
ПОДПИСКА
НА 1929 г.
НА 1929 г.
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ДЖОНА
ГЕЛСУОРСИ
12 КНИГ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ МОД
ИСКУССТВО
ОДЕВАТЬСЯ
12
НОМЕРОВ
ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
ДЕТСКАЯ
ПАНОРАМА
12
НОМЕРОВ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
СБОРНИК
12
НОМЕРОВ
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
НА ОДИН МЕСЯЦ 1 РУБЛЬ
НА 3 МЕС.—3 РУБ.
НА 6 МЕС.—6 РУБ.
НА 1 ГОД—12 РУБ.

С 2 прило- „ИСКУССТВО ОДЕВАТЬСЯ“ 1 мес.—80 к.
жениями и „ДЕТСКАЯ ПАНОРАМА“ 1 мес.—70 к.
На 3 мес. 2 р. 25 к. На 6 мес. 4 р. 50 к. На 12 мес. 9 р.
С прило- „ИСКУССТВО ОДЕВАТЬСЯ“ 1 мес.—70 к.
жением На 3 мес. 2 р. на 6 мес. 4 р. На 12 мес. 8 р.
С прило- „ДЕТСКАЯ ПАНОРАМА“ 1 мес.—50 к.
жением На 3 мес. 1 р. 40 к. На 6 мес. 2 р. 75 к. На 12 мес. 5 р. 50 к.
БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ:
1 мес. 40 к., 3 мес. 1 р. 20 к., 6 мес. 2 р. 30 к., 12 мес. 4 р. 50 к.
Цена отд. номера в розничной продаже 10 коп.
Заказы и деньги (переводы) направлять по адресу: Ленинград, „2“, Фонтанка, 57, Издательству „КРАСНАЯ ГАЗЕТА“.
Подписка принимается: В МОСКВЕ: отдел „Красной Газеты“—Советская площадь, № 4, отд. центр.-издательств, книгоиздательств, типографий и почтово-телеграфных контор и отделениями.

КІНО
ІНТЕРНА-ЦЫЯНАЛ
 1-шы дзень кіно-тэатр
ЮНЫ ПІАНЭР
 КІНО
СПАРТАК

3 прычыны вялікага поспеху — яшчэ 3 дні: 7, 8 і 9 сакавіка
 выхадныя кіно-раман у 2 сэр. 14 част.
ПАМІЖ ЖЫЦЦЕМ І СЬМЕРЦЮ
 2 сэр. 14 частак у адзін сеанс: Пачат. 1 сеансу а 6 г. 30 м.

Новы фільм, створч. „СОВІНО“
ЗАЛАТЫ МЁД, у 5 часьцяў.
 Звыш праграмы—кіно-хроніка „СОВІНО“
 Цана білету 15 кап. Пачатак сеансаў а 3 з пал. гадз. дня.

2 сэр. 14 частак у адзін сеанс: Пачат. 1 сеансу а 6 г. 30 м.
 у адзін сеанс 2 сусветны баявік 12 у адзін сеанс 2
 у гал. ролі НАТА ВАЧНАДЗЕ
НАЕЗЬНІК З УАЙЛД-ВЭСТА, драма
 у 13 част.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ“
 Москва, Ц., Варварина, Псковский пер., № 2
 Ленинград — Орестройа — просп. 25 Октября, 10

ВНИМАНИЮ ПАРТИЙНОГО, ПРОФСОЮЗНОГО, КООПЕРАТИВНОГО АКТИВА, ОРГАНОВ КК РКК, РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ, АДМИНИСТРАТОРОВ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Открыта подписка на 1929 год на следующие журналы:

„ТЕХНИКА УПРАВЛЕНИЯ“
 Орган Государственного Института Техники Управления при НК РКК СССР
 5-й год издания
 Отв. ред. Е. Ф. РИЗНИКОВ
 Журнал уделяет особое внимание рационализации: учет, планирование, организация, делопроизводство, оргтехника, техника торговли и т. пр.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
 на год—14 номеров—12 р., на полгода—7 р., на 3 месяца—3 руб. 75 коп.,
„Вестник Стандартизации“
 Орган Комитета по Стандартизации при Совете Труда и Обороне
 3-й год издания
 Отв. ред. З. А. ПАВЛОВИЧ
 Журнал уделяет внимание главным образом рассмотрению конкретных проблем, связанных с установлением или введением общесоюзных стандартов.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
 на год—6 номеров—3 рубля 50 коп. о приложением 17 руб.

„ЗА РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ“
 Орган ЦКК ВКП(б)—НК РКК СССР
 2-й год издания
 Отв. ред. И. А. МЕЛИЦКИЙ
 Журнал ставит себе целью: мобилизовать советскую общественность вокруг рационализации производства, как коронной проблемы развития нашего хозяйственного строительства.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
 на год—7 р. 50 к., на 1/2 года—4 р., на 3 месяца—2 руб.
Библиографический бюллетень
 Института Техника Управления
 Бюллетень дает систематический обзор русской и иностранной литературы (книжки и журналы) по всем вопросам рационализации Техники Управления промышленности, торговли и административной.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
 8—9 номеров в год—12 руб.

При коллективных подписках допускается рассрочка годовым подписчикам на 6 месяцев и полугодовым подписчикам на 3 месяца при уплате при подписке одной трети стоимости подписной платы.
 По коллективной подписке, стоимость которой внесена полностью, предоставляется 10 проц. скидки.
 Всем подписчикам предоставляется скидка на все наши периодические издания.
 Подписка принимается по вышеуказанным адресам. Почта том, п. т. и ноторами и во всех конторах, принимающих подписку на периодические издания.

ВСЕЛЕННАЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

РЕДАКТОРЫ ОТДЕЛОВ: проф. А. А. Борисяк, проф. Б. П. Вейнберг, проф. Г. Г. Генкель, проф. Н. А. Морозов, проф. П. П. Сушинский, проф. Г. Г. Шенберг.

НАРОДЫ МИРА

Свыше 400 фотографий, рисунк., карт и таблиц. Популярное народоведение. Панорама человеческой жизни: типы, нравы и обычаи всех стран и народов земного шара. Под общей редакцией известного географа Я. И. РУДНЕВА.


Издания „Вселенная и Человечество“ и „Народы Мира“, как законченные издания, высылаются ценной посылкой одновременно с первыми №№ журнала „Вестник Знания“ 1929 г. Рассрочка не допускается.

КАЖДЫЙ подписавшийся на ж. „Вестник Знания“ на 1929 г. может составить свой абонемент, взрав из объявленных приложений на 1929 г. те, которые он пожелает, за доплату к ж. „Вестник Знания“, или добавить к одному из абонементов, а именно: „Классики Мировой Науки“ за 4 р., „История Искусств“ за 4 р., „Природа и Люди“ за 4 р., „Жизнь Животных“ за 4 р., „Вселенная и Человечество“ в перел. за 5 р. и „Народы Мира“ в перел. за 5 р. Приложения без журнала не высылаются. Несколько одинаковых приложений при одном экземпляре журнала „Вестник Знания“ не высылаются. Допускается рассрочка: при подписке половина стоимости выписанных приложений и к 15 июня остальная сумма. На издания: „Вселенная и Человечество“ и „Народы Мира“ рассрочка не допускается.

ПОДПИСНЫЕ ДЕНЬГИ АДРЕСОВАТЬ: ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА „ВЕСТНИК ЗНАНИЯ“ — ЛЕНИНГРАД, 25, СТРЕМЯННАЯ, 8, ИЗ-ВО „П. П. СОЙКИН“.

ДЛЯ ПАМЯТИ ВЫРЕЖЬТЕ ЭТО ОБЪЯВЛЕНИЕ

СЕКАРОВСКАЯ ЖИДКОСТЬ



ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ
АНГЛИЙСКАЯ ГРУППА
 ОТКРЫВАЕТСЯ
 в четверг, 13-го декабря с. г., в 5 1/2 ч.
 при курсах языков и стеногр.
 коллектива преподавателей.
 ул. Энгельса, 33, 24 школа
 Канцелярия открыта с 7—8 час.



ОБЛЕГЧАЕТ ТРУД,
 УЛУЧШАЕТ СТИРКУ
 — И —
ЭКОНОМИТ
 ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
СТИРАЛЬНЫЙ
 МЫЛЬНЫЙ ПОРОШОК
ЭКОНОМИЯ

МАСЛОЖИРСИНДИКАТ
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
 ПО БССР
 МИНСК,
 Коммунистическая, 4. Тел. 1150

3 гублен прах'яўнічы **квіт. № 234948**
 на перавозку па чыгуны прэв. «Совторгфлот» са ст. Адэса
 95 скрынаў кавсерваў рыбных.
лічыць несапраўдным.



Антон ЧЕХОВ

— 24 ТОМА —
 под редакцией и со вступительной статьей А. В. ЛУНАЧАРСКОГО
 (НОВОЕ ИЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА РСФСР)
— ПРИЛОЖЕНИЕ на 1929 г. к

СРЕДНОМУ РАСПРОСТРАНЕННОМУ
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМУ
 ИЛЛЮСТРИРОВАННОМУ ЖУРНАЛУ
„ОГОНЕК“

Это Собрание Сочинений А. П. Чехова явится первым послереволюционным изданием; в нем впервые будет напечатан ряд неизданных произведений А. Чехова. Собрание Сочинений состоит из **24 томов**, напечатанных уборым четким шрифтом, на улучшенной печатной бумаге (около 4600 страниц). Ежемесячно подписчики будут получать по 2 тома.

1й абонемент: 52 №№ журналов
 „ОГОНЕК“ с приложениями Сочинений А. П. Чехова в 24 томах. Год—
 16 р.
 Допускается РАССРОЧКА: при подписке—4 руб., и 1 марта—4 р. 50 к., и 1 мая—4 р. и 1 июля—3 р. 50 к.

2й абонемент: 52 №№ журналов
 с приложениями 104 книжек „Библиотеки Огонек“ (произведения лучших советских и иностранных авторов) по 2 книжки. Год—
 13 р. 50 к.
 полгода—7 р., 3 месяца—3 р. 75 к., 1 мес.—1 р. 40 к.

3й абонемент: 52 №№ журналов
 с приложениями Сочинений А. П. Чехова в 24 томах, и 104 книжки „Библиотеки Огонек“. Год—
 24 р. 50 к.
 РАССРОЧКА: при подписке—5 р. 50 к., и 1 марта—5 р., и 1 мая—5 р. 50 к., и 1 июля—4 р. и 1 сент.—4 р. 50 к.

4й абонемент: 52 №№ журналов
 и 50 №№ сатирического журнала „ЧУДАК“, с приложением Сочинений А. П. Чехова в 24 томах и 12 книжек Библиотеки „Совторгфлот Юмар“. Год—
 21 р. 50 к.
 РАССРОЧКА: при подписке—5 руб., и 1 марта—4 руб., и 1 мая—5 р., и 1 июля—4 р. 50 к. и 1 сент.—3 р.

5й абонемент: 52 №№ журналов
 и 12 №№ ежемесячного богато иллюстрированного домашнего хозяйства и водного журнала „Жемчужный Журнал“, с прилож. Сочинений А. П. Чехова в 24 томах. Год—
 25 р.
 РАССРОЧКА: при подписке—6 р., и 1 марта—5 р. 50 к., и 1 мая—4 р. 50 к., и 1 июля—5 р. и 1 сент.—4 р.

„ОГОНЕК“ без приложений:
 Год (60 №№)—4 р. 50 к., полгода—3 р. 40 к., 3 месяца—1 р. 20 к., 1 месяц—40 к.

Подписчики, внесшие до 1 января 1929 г. подписную плату ПОЛНОСТЬЮ ЗА ГОД, получают СКИДКУ по 1-му и 3-му абонементу в ОДИН РУБЛЬ; по 4-му абонементу СКИДКУ — ОДИН РУБЛЬ и БЕСПЛАТНО многокрасочный альбом „ПУТЕШЕСТВИЕ ЧУДАКОВ ПО ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ“, а по 5-му абонементу получают БЕСПЛАТНО ДВЕ ПР. МИ. 4. „Справочник для женщин“ и 10 книжек „Библиотеки Огонек“ и за доплату в 50 коп. — выигр. ШИТЬЕ НА БОМУ“ (в розничной продаже 1 р. 50 к.). Все журналы Издательства „ОГОНЕК“ в 1929 г. будут рассылаться подписчикам в обандерольном виде, с наклейкой индивидуального адреса.

ПЕРЕВОДЫ АДРЕСОВАТЬ: Москва 6, Страстной бул. 11, Акционерному Издательскому О-ву „ОГОНЕК“
 Подписка также принимается на почте, письмомощами, у отделений „Правды“ и „Известий ЦК“, у контрагентов, уполномоченными „Гудка“ при ж. д. местностях и в книжках Контрагентства Печати.

В виду огранич. тиража желающие обеспечить за собою Соч. ЧЕХОВА должны подписаться заблаговременно

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1929 г.

на ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВ., КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЙ, ДОМАШНЕ-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ и МОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ



ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Художественная литература. Культура и быт. Здоровье семьи. Воспитание ребенка. Дом и хозяйство. Питание. Кройка и шитье. Рукоделие. Домашнее ремесло. „Наша страничка“. Моды (в красках) и КАЖДОМУ НОМЕРУ ПРИЛАГАЮТСЯ БЕСПЛАТНО: 1) Вырезная выкройка (для подписчиков), 2) Контурный лист и 3) Детский уголок.

ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ дает своим подписчикам 3 ПРЕМИИ: годовые подписчики (уплатившие подписную плату сразу за год) получают 2 БЕСПЛАТНЫХ премии: 1) „Справочную книгу для женщин“, 2) Десять новых книжек „Библиотеки Огонек“ и 3) за доплату в 50 к. книгу „Шитье на дому“ (в розн. прод. 1 р. 50 к.). ПОЛУГОВОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ (внесшие сразу плату за 6 м.) полуц. 2 премии: 1) Справочную книгу для женщин и 2) Пять новых книжек „Библиотеки Огонек“. ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ ПОДПИСЧИКИ полуц. БЕСПЛАТНО компл. выкроек женского, мужского и детского платья.

условия подписки: 1 год—10 руб., полгода—5 руб. 50 коп., 3 мес.—3 руб. Для годовых подписчиков (без премии) допускается рассрочка: при подписке—4 руб., к 1 апреля и к 1 июля по—3 р. Цена отдельного номера—1 р. 30 к.

подписчики „ЖЕНСКОГО ЖУРНАЛА“ могут получить на льготных условиях годовые подписчики (уплатившие подписную плату сразу за год) получить 2 БЕСПЛАТНЫХ премии: 1) „Справочную книгу для женщин“, 2) Десять новых книжек „Библиотеки Огонек“ и 3) за доплату в 50 к. книгу „Шитье на дому“ (в розн. прод. 1 р. 50 к.). ПОЛУГОВОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ (внесшие сразу плату за 6 м.) полуц. 2 премии: 1) Справочную книгу для женщин и 2) Пять новых книжек „Библиотеки Огонек“. ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ ПОДПИСЧИКИ полуц. БЕСПЛАТНО компл. выкроек женского, мужского и детского платья.

Переводы адресовать: **МОСКВА, 6, СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, 11, АКЦИОНЕРНОМУ ИЗДАТЕЛЬСКОМУ О-ВУ „ОГОНЕК“.**
 Подписка также принимается на почте, письмомощами, у контрагентов, у отделений „Правды“ и „Известий ЦК“, у контрагентов, уполномоченными „Гудка“ при ж. д. местностях и в книжках Контрагентства Печати.
 В 1929 г. „ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ“ будет рассылаться подписчикам, по доставившим непосредственно в Главную Контору, в обандерольном виде с наклейкой индивидуального адреса.

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты

лічыць несапраўднымі

- Вучотна-вайсковы білет Берэзьнякова І. в. выд. Менаванкаматам. 640
- Кавэрац. кніжка Целяка І. А., выдан. МЦРК. 641
- Кавэрац. кніжка Зільборштэйп В. І., выд. МЦРК. 642
- Асобавыя пасведчаньне Івашынай М. Р., выд. Чарвенскім РВК. 643
- Біжоньерны вумар Халаловай А. С., выд. Мэнскай біржэй прывы. 644
- Мэтрычны выпис Картуль Ф. В., выд. Плешчаніцкім РВК. 645
- Кавэрац. кніжка № 14733, выд. МЦРК ва імя Бернштэйна Ш. Ю. 646
- Кавэрац. кніжка Рыжыкава В. Е., выд. МЦРК. 647
- Кавэрац. кніжка Варашай Б. В., выд. МЦРК. 648
- Ліст. кв. Фымевіча В., выд. Барысаўскім ТПО. 649
- Кавэрац. кніжка Каванацкага Я. М., выд. МЦРК. 650
- Кавэрац. кв. Дрэйпэр Р., выд. МЦРК. 651
- Пашпарт Барушанскага В. Г., выд. Мэнскай міліцыяй. 652
- Член. білет № 5959 Подальніцкага С. П., выд. саюзам прадацьветы. 653
- Чл. білет № 61290 Майорава А. Я., выд. саюзам сельгаснаб. 658